

Бул. 05

72/86.44



роботніца  
і сялянка

1

1972



*Andante*

Су\_во\_і рэк тва\_іх праз\_рыс\_тых,  
 Вя\_сёлкай наш прасцяг па\_ла\_е,  
 крыніц га\_ю\_чых по\_ра\_зо\_вы  
 за\_ру\_ча\_на са\_шчас\_най до\_ляй,  
 у пес\_нях, як вяс\_на, іс\_крыс\_тых,  
 кра\_суй, ра\_дэй ма\_да\_ра\_га\_я,  
 сы\_ноў\_ніх ав\_по\_вот\_ных спо\_вяд\_ніх  
 не зве\_дай чор\_ных хмар\_ніх ко\_лі.  
**Прыпей:**  
 Бе\_ла\_русь! — Ма\_я леп\_ша\_я каз\_ка,  
 по\_ціск цё\_плых ма\_ту\_лі\_ных рук.  
 Бе\_ла\_русь! — Ма\_я пер\_ша\_я крас\_ка,  
 да\_ра\_га\_я ма\_я Бе\_ла\_русь! //  
**Для павтарэння**  
 ма\_я Бе\_ла\_русь!

Словы Валянціна ЛУКШЫ

Музыка Кіма ЦЕСАКОВА

## БЕЛАРУСЬ

Сувоі рэк тваіх празрыстых,  
 Крыніц гаючых перазовы —  
 У песнях, як вясна, іскрыстых,  
 Сыноўніх запаветных словах.

Прыпей:

Беларусы! Мая лепшая казка,  
 Поціск цёплых матуліных рук.  
 Беларусы! Мая першая краска,  
 Дарагая мая Беларусь!

Абрусам сонечным, як радасць,  
 Сяброў зайсёды сустракала.  
 Ніколі нелюдзям спагады  
 У грозных бітвах не давала.

Прыпей.

Вяёлкай наш прасцяг палае.  
 Заручана са шчаснай доляй,  
 Красуй, Радзіма дарагая,  
 Не зведай чорных хмар ніколі.

Прыпей.

ба 5098

72.186.44

ЗОК-3/1844

бум. 05

# ПЯЦІГОДКА ДЛЯ НАС

Мы гаворым: мой завод, мой калгас, моя краіна, моя пяцігодка. У гэтих словах—арганічнае адзінства асобнага чалавека і грамадства, гарманічнае зліцёў інтэрэсаў асобы і дзяржавы, найвялікшае адрозненне сацыялістычнага ладу ад капіталістычнага. Там, дзе здабыткі працы мільёнаў людзей ідуць у кішэню капіталіста, якая карысць рабочаму чалавеку павялічаецца вытворчасць, нарощваецца выпуск прадукцыі?

З вялікім захапленнем сачылі савецкія людзі за работай сесіі Вярхоўнага Савета СССР, якая зацвердзіла грандыёзнную стваральную праграму новай пяцігодкі. У гэтай праграме ўвасоблены намечаныя XXIV з'ездам партыі велічныя задачы магутнага ўздыму эканомікі і культуры нашай Радзімы, істотнага павышэння дабрабыту працоўных.

У новай пяцігодцы мы далёка сягнем наперад у справе навукова-тэхнічнага прагрэсу і павышэння на гэтай аснове прадукцыйнасці працы. Именна ў гэтым напрамку будзе ісці спаборніцтва дзвюх розных сусветных сістэм. Наша партыя кіруеца ўказаннем Ул. І. Леніна: «Бярэ верх той, у каго найвялікшая тэхніка, арганізавана сць, дысцыпліна і лепшыя машыны».

— Мы пераконаны,—сказаў на сесіі Вярхоўнага Савета СССР старшыня Савета Міністраў СССР А. М. Кацыгін,—что «верх» будзе за сацыялізмам!

Ужо створана магутная матэрыяльна-тэхнічная база для аснашчэння ўсіх галін народнай гаспадаркі новымі прыладамі працы. Каля 25 тысяч новых машын, механізмаў, апаратуў, прыбораў паявіца ў новай пяцігодцы. Звыш 19 тысяч з іх будуць запушчаны ў вытворчасць.

Нашай неабсяжнай краіне вельмі патрэбна перадача электраэнергіі на далёкія адлегласці. Разгорнецца будаўніцтва Адзінай энергетычнай сістэмы краіны. Далейшае развіццё атрымае нафтавая і хімічная вытворчасць. Намечаны важныя доследы ў выкарыстанні атамнай энергіі ў мірных мэтах.

Трактары павышанай магутнасці, новыя камбайнны, машыны для ўнісення мінеральных угнаенняў і шмат іншай тэхнікі прыйдуць на калгасныя і саўгасныя палеткі. Больш як у два разы павялічыцца выпуск машын для механізацыі работ у жывёлагадоўлі.

Вынікі працы першага года новай пяцігодкі сведчаць аб рэальнасці намечаных планаў. Навукова-тэхнічны прагрэс і павышэнне на гэтай аснове прадукцыйнасці працы дапамогуць нам справіцца з велічнымі задачамі. Іх выкананне будзе вялікай завяўтай нашай сацыялістычнай гаспадаркі.

Здабыткі новай пяцігодкі ўвойдуць у кожны дом, у кожную сям'ю, закрануть усе бакі матэрыяльнага і культурнага жыцця, прынясучы значнае паляпшэнне дабрабыту. Яшчэ больш яскрава, наглядна прайвіца перавага сацыялістычнага ладу.

Рэальныя даходы на душу насельніцтва павялічыцца за пяцігодку на 31 працэнт. На павышэнне заработка платы, пенсій, стыпендыі будзе выдаткована 22 мільярды рублёў. Адначасова з павелічэннем заработка платы спыніцца спагнанне падаткаў з заработка рабочых і служачых да 70 рублёў у месяц, знізіцца ў сярэднім на адну трэць падаткі з заробкаў да 90 рублёў у месяц. Разам з павышэннем ставак і акладаў на працы 1972—1974 годоў будуць павялічаны даплаты за працу ў начны час. З 1 верасня 1972 года намечана павысіць па ўсёй краіне заработную плату настаўнікам, урачам, выхавацелям дзіцячых дашкольных установ. Сярэднемесячна зарплата рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых, уключаючы работнікаў саўгасаў, дасягне ў 1975 годзе амаль 150 рублёў, а з улікам ільгот за кошт грамадскіх фондаў перавысіць 200 рублёў.

Наша дзяржава заўсёды па-мацярыйнску клапацілася аб падрастающим пакаленні. У дзевятаі пяцігодкы ўвядзіцца дапамогі на дзяцей у малазабеспечаных сем'ях, дзе сукупны даход на аднаго члена сям'і не перавышае 50 рублёў на месяц. Устаноўліваецца стопрацэнтная аплата адпачынку па цяжарнасці, незалежна ад стажу работы. Павялічваецца колькасць аплачуваемых дзён, якія даюцца для догляду хворых дзяцей.

Тавараў народнага ўжытку ў 1975 годзе павінна быць выпушчана на 49 працэнтаў больш, як у 1970 годзе. Усе мы любім прыгожы і дабротныя рэчы. Захапляемся прыгажосцю новых тэлевізараў, дываноў, трыватажных вырабаў. З радасцю іх купляем. Разам з ростам даходаў насельніцтва значна павысіцца попыт на тавары. Аб'ём рознічнага таваразвароту вырасце на 64 мільярды рублёў у параўнанні з 1970 годам. Людзі больш будуць купляць мяса, малака, рыбы, гародніны і фруктаў, яек і цукру, тканин, трыватажу, скуранога абутку.

Росту дабрабыту народа німала паспрыяе развіццё і ўдасканаленне бытавога абслугоўвання насельніцтва. Асабліва гэта важна для нас, жанчын. За пяцігодку аб'ём бытавых паслуг павялічыцца ў цэлым па краіне прыкладна ўдвай, а ў сельскай мясцовасці амаль у троі разы. Побач з пральнімі, фабрыкамі хімічнай чысткі адзення, атэлье будзе развівацца сетка прадпрыемстваў і па іншых відах паслуг, напрыклад, па рамонту кватэр, рамонту адзення, абутку, бытавых машын.

Вялікія клошы партыі і ўрада—павышэнне культурнага ўзроўню народа, ідэйнае выхаванне савецкіх людзей, задавальненне іх духоўных патрэб. Намечанае падае пашырэнне вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, асабліва па новых напрамках навукі і тэхнікі. За гады пяцігодкі прафесіянальна-тэхнічныя вучылішчы падрыхтуюць 9 мільёнаў кваліфікаваных рабочых. Новыя тэатры, кі-

натэатры, клубы і бібліятэкі гасцінна расчыняніць перад намі свае дзвёры.

Размах сацыяльнай праграмы новай пяцігодкі небывала шырокі. Як многа будзе зроблена для чалавека, для яго дабрабыту ў краіне, дзе плён працы належыць усяму грамадству!

Савецкая краіна ўступае ў другі год новай пяцігодкі. Беларускі народ у адзінай брацкай сям'і шматнаціянальнага Савецкага Саюза паспяхова вырашае вялікія і складаныя задачы камуністычнага будаўніцтва. За мінулае пяцігодзе амаль падвоілася эканамічная магутнасць рэспублікі. А дзевяты пяцігадовы план прадугледжвае новыя велічныя перспектывы. Хуткімі тэмпамі будуць развівацца энергетыка, хімія і нафтахімія, машинабудаванне, радыёпрамысловасць і прыборабудаванне. Магутныя трактары, 75-тонныя гіганты самазвалы і на іх базе 120-тонныя аўтапалязды дасыгнуты ўздыму дасягне сельская гаспадарка: ураджаі збожжа ў рэспубліцы павялічыцца да 27—28 цэнтнераў з гектара.

Вялікія і адказныя задачы. Ад свядомасці, арганізаванасці і адказнасці калектываў і кожнага працаўніка пасобку будзе залежаць поспех справы. Ільнаводка, што вырошчвае добрыя лён, дапаможа ткачысце стварыць дабротныя тканины. Калгасніца, што вырасціла гатунковую бульбу, паспрыяе паварыхам у гатаванні смачнай ежы. Таленавітая песня кампазітара палепшиць настрой людзей. Клапатлівая настаўніца выхавае грамадству адукаванага, карыснага чалавека. Вялікую радасць падораць навасёлу архітэктар і будаўнік, пабудаваўшы для яго ўтульны і светлы дом.

Самаадданая праца кожнага чалавека на карысць ўсіх людзей—вось зарука выканання заданняў новай пяцігодкі. Нашай—майі і тваёй пяцігодкі, дарагі чытач!

Пралетары ўсіх краін, ўдайцеся!

## рабочніца і сяляніца

№ 1 СТУДЗЕНЬ  
1972

ШТОМЕСЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ  
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ  
ГОД ВЫДАННЯ СОРЫК ВОСЬМЫ

Выдавецства ЦК КП Беларусі



# мая Україна

Помнік Т. Р. Шаўчэнку  
у Каневе.



Дэмографы падлічылі, што вось-вось у нашай рэспубліцы павінна нарадзіцца 26-мільённая жанчына. Я думаю пра маленьку будучую жанчыну, а сама ўспамінаю слоўы, сказанныя ветэрнам партыі, кіяўлянкай Кацярынай Паўлаўнай Філатавай: «Якая я шчаслівая: дажыла да той пары, калі здолею на свае во чы ўбачыць сучасную жанчыну, пра якую мы толькі маглі марыць у першыя гады рэвалюцыі, калі навучалі я грамаце».

Цяпер для многіх з нас тая далёкія гады — гісторыя. Мы і нашы дзеци чытаем у кнігах і падручніках аб рэвалюцыянерках, якія разам з бацькамі і братамі, жаніхамі і мужамі са зброяй у руках змагаліся за светлуе долю для сваіх дзяцей і ўнукаў. Мы хвалуемся, калі глядзім фільм «Аптымістычная трагедыя». А старая бальшавікі, што дажылі да нашых дзён, могуць з упэўненасцю сцвярджаць, што адным з правобразаў герайні гэтай драмы была іх равесніца, украінка Яўгенія Буш, якая стала пасля перамогі рэвалюцыі наркомам Украінскай рэспублікі. У нас не забыліся таксама, што першым наркомам сацыяльнага забеспечэння на Украіне была выдатная рэвалюцыянерка, якая стала пазней першай у свеце жанчынай — дыпламатам, — Аляксандра Калантай. У нашай рэдакцыі да гэтага часу захоўваецца рэдкая фатаграфія Аляксандры Міхайлаўны ў вышыванай украінскай кашулі, якую яна наасіла ў юнацтве.

... Цяпер ні ў кога не выклікае нават ценю здзіўлення такая прафесія, як трактарыстка. І мала хто ведае, што не заўсёды быў усыпаны ружамі шлях нашых старэйшых сябровак да новых прафесій, да рэкордаў. Найпершай перашкодай было вякамі ўсталяванае паняцце аб жанчыне як аб істоце, не здольнай да творчасці.

Першай у нашай краіне жанчыне — брыгадзіру трак-

тарнай брыгады Паши Ангелінай шмат неспакойных начэй прынеслі ўчэпістыя, як пырнік, традыцыі. Гэта яна, пераадолеўшы недавер і суправадлівіне ў сваім сяле, звярнулася да сябровак з заклікам: «Сто тысяч дзяўчат — на трактар!» І адгукнуўся юныя, смелыя, адважныя 200-тысячным рэхам: селі за падручнікі, павялі стальных коней па палях абоўленай краіны. І зазвінелі з экрана вясёлыя галасы: «А нука, девушки, а ну — красавицы, пускай поет о нас страна!»

Зусім нядайна на Украіне праводзілі рэспубліканскі конкурс на званне лепшага аратага. Сярод жанчын-механізатараў першынство ў гэтым спаборніцтве заваявала маладая трактарыстка з калгаса «Дружба» Кіраваградскай вобласці камуністка Ала Крывенка. Паглядзеў на яе работу праслаўлены механизатар двойчы Герой Сацыялістычнай Працы Аляксандар Васільевіч Гіталаў і сказаў: «Так нават не кожны мужчына здолеет зрабіць!» Між тым Ала Крывенка — не адзіная жанчына-механізатар на Украіне! Гэта яны — трактарысткі і камбайніркі, паляводы і жывёлаводы ўнеслі свой важкі ўклад у датэрміновае выкананне заданняў восьмай пяцігодкі. Да плеяды праслаўленых калгасніц — такіх, як двойчы Герой Сацыялістычнай Працы Вольга Дыптан, Сцепаніда Віштак, Ганна Ладані, Яўгенія Далінюк, Марыя Саўчанка, давабіліся імёны соцені тысяч іх малодых сябровак. Шчодрая украінская зямля вырасціла мноства жанчын, дзейнасцю якіх ганарыцца ўся наша краіна.

... На радзіме Паши Ангелінай, у сяле Старабешава Данецкай вобласці, стаіць помнік герайні. А за ваколіцай аругць зямлю трактары брыгады цяперашняга важака дзяўчат-механізатараў Марыі Ханахбеевай. Як і шмат гадоў назад, слава аб старабешаўскіх трактарыст-

ках грыміць па ўсёй рэспубліцы. Брыгада адна з першых выканала план восьмай пяцігодкі. Інакшай стала праца на палях, іншая тэхніка прыйшла на дапамогу жанчынам: зручныя, высокапрадукцыйныя машыны. Цяпер абавязковая ўмова для трактарыстак — сярэдняя адукацыя плюс вучоба ў прафесіяльна-тэхнічным вучылішчы.

Увачавідкі мяняеца аб лічча наших работніц — адукаваных, узброеных ведамі, клапатлівых гаспадынь. Вось хоць бы такіх, як Герой Сацыялістычнай Працы круцільшчыца Дарніцкага камбіната хімічных валокнаў Соф'я Вярбіцкая. Камуністы Кіеўшчыны выбралі яе дэлегатам на XXIV з'езд КПСС. Там у час перапынку дэлегаткі сустрэліся з ветэрнамі Камуністычнай партыі сакратаром Ул. І. Леніна Лідзіяй Аляксандраўнай Фоціевай. Падышлі, прывіталіся, павіншавалі з вялікай падзеяй у жыцці партыі, папрасілі аўтограф.

«Хто вы, дзяўчаты, кім працуеце?» — пацікаўлася Лідзія Аляксандраўна. «Я — работніца», — адказала Соф'я. «Я — таксама», — падтрымала яе чарнавокая прыгажуня — оператар пракатнага стана з Макеевскага металургічнага завода Герой Сацыялістычнай Працы Адэль Літвіненка. «Я — сакратар райкома партыі», — прадставілася Герой Сацыялістычнай Працы Кацярына Кулікава. «А я — будаўнік», — белазуба ўсміхнулася Герой Сацыялістычнай Працы з Кіева Ганна Серая.

Пазнаёмілася з імі Лідзія Аляксандраўна і сказала: «Падумашь толькі, якія цяпер работніцы і партыйныя работнікі. Ды вы больш да актрыс падобныя: прыгожа апранутыя, дагледжаныя...»

— А што, не падабаемся? — хітравата спыталася Вярбіцкая.

— Ну, што вы, — засміялася Фоціева. — Вельмі нават падабаецца! І не толькі вы,

Наша краіна ідзе насустрач  
50-годдю ўтварэння Саюза Са-  
вецкіх Сацыялістычных Рэспублік.  
З гэтага нумара мы пачынаем  
друкаваць матэрыялы, прысвеча-  
ныя слайней падзеі ў жыці нашай  
краіны. Расказ аб рэспубліках-  
сёстрах пачынае Украінская ССР.

а ўсё пакаленне сучасных  
жанчын.

...Жанчына-работніца, жанчына-трактарыстка, жанчына-вучоная... Колькі сэнсу ў гэтых, здавалася б. простых паняццах! А ці ведаецце вы, што першай жанчынай у свеце, якая зрабіла аперацыю на сэрцы, была таленавітая вучаніца праслаўленага ўкраінскага вучонага Н. Амосава Алена Сідарэнка. Цяпер яна—доктар навук, вядомы хірург. У Адэсе жыве і творыць дырэктар інстытута вочных хвароб і тканкавай тэрапіі імя акадэміка Філатава, вучаніца Філатава акадэмік Акадэміі медыцынскіх навук СССР Надзея Пучкоўская. Сотням людзей вярнулі зрок яе ўмелыя рукі. За поспехі ў развіцці медыцыны Н. Пучкоўская ўдастоена звання Героя Сацыялістычнай Працы. Нядайна яе зноў выбралі на меснікам Старшыні Вярхоўнага Савета Украінскай ССР.

...Вы ўключылі радыё, і палілася з рэпрадуктара меладычная ўкраінская песня. І вы беспамылкова пазналі, хто спявае—народная артыстка СССР Яўгенія Мірашнічэнка. Есць у нас і яшчэ адзін украінскі салавей—народная артыстка СССР Бэла Рудэнка, за поспехі ў развіцці вакальнага мастацтва ўдастоеная Дзяржаўнай прэміі 1971 года.

Калі вы прыедзеце ў Кіев, гасцінныя гаспадары абавязковая павядуць вас на плошчу і пакажуць новы палац «Украіна». І дададуць, што гэта — твор Яўгеныі Марынчанкі, галоўнага архітэктара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі імя Тараса Шаўчэнкі.

...Шмат слайных жанчын жыве на Украіне. Пераліку іх імёнаў хапіла б для вялікай, проста неабсяжнай кнігі. У сям'і вольнай, новай будуюць яны разам са сваімі сяброўкамі з Беларусі і Малдаві, Грузіі і Арменіі, з усіх рэспублік-сясцёр новае грамадства—камунізм.

Нінель ПРЫХОДЗЬКА,  
рэдактар часопіса  
«Радянська жінка»

## Саюз непарушны рэспублік свабодных



Сёстры Рудэнкі: Марыя (злева) і Таіса.  
Фота С. Белазёрава.

## СЁСТРЫ

Здаўна бытавала павер'е: паявіца жанчына на караблі — быць няшчасцю. Маракі знаходзілі апраўданне гэтаму няпісаному правілу: маўляў, увесе час ты ва ўладзе стыхіі, міжволі павешашь ва ўсякія прыкметы.

А тут жанчына не проста бавіць час на палубе баявога карабля, яна выконвае вельмі адказную работу — кіруе ўзбраеннем. Як тут не хвалівацца!

Толькі Таісія Пятроўна Рудэнка-Шэвелева ні разу не прынесла няшчасця сваім баявым сябрам — маракам Дняпроўскай флатылії. У час Вялікай Айчыннай вайны яна ваявала і разам з таварышамі адсвяткавала Перамогу.

Імя першай у свеце жанчыны — афіцэра флоту, вядома не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі.

...У ту ю пахмурную лонданскую раніцу, калі горад пакрыў туман, а дзесьцы высока ў небе трывожна гулі бамбардзіроўшчыкі нямецкай авіяцыі, адна, здавалася б, нязначная падзея авалодала ўвагай англічан.

«Сенсацыя! — паведамлялі газеты.— Чытайце ўсе! У Расіі на флоце з'явіліся жанчыны!»

З вокладкі англійскага часопіса на лонданцаў спакойна пазірала русавалася красуня ў марскім картузе з традыцыйнай какардай. Пад партрэтам лаканічны подпіс: «Місіс Таісія — савецкі марскі афіцэр!»

Так, для Англіі ў той час гэта было сапраўды нечуванай сенсацыяй. А для савецкіх жанчын — зусім заканамернай з'явай.

...Гэта былі гістарычныя трывалыя гады, калі наша краіна перажывала нечуваны ўздым творчай ініцыятывы працоўнага народа, калі ўпершыню ў гісторыі чалавецтва жанчыны авалодвалі прафесіямі, якія не сніліся іх мацяркам і бабулям. Тысячы дзяўчат запісваліся ў аэраклубы, садзіліся за руль трактара, авалодвалі вышынімі навукі. Маладзенькая калгасніца Таіса Рудэнка з украінскага сяла Зарэчча, што паблізу Кіева, убачыла ў газете аў'яву пра

набор у Ленінградскае артылерыйскае вучылішча.

— Старэйши брат служыць у армії, — заявіла сваім бацькам Таіса, — а чым я горшай? Таксама надзену вайсковую форму.

— Божачка мой! — загаласілі бабуля і маці. — І дзе гэта бачылі, каб дзяўчата ў армії служылі?! Чаго табе дома не сядзіцца?

Не ад кепскага жыцця прыняла такое раашэнне дзяўчына. І дома было вельмі цікава. У сяле толькі што арганізувалі калгас, і яе, адзінью з дзяўчат, дваццаць хлопцаў выбрали сваім вакаком. Калі праўду казаць, то і з першым каханнем не хацелася расставацца...

— Вось яшчэ ваяка знайшлася, — гаварылі ёй. — Ніхто цябе ў мундзіры замуж не возьме.

— Усё роўна свайго даб'юся!

Упартая дзяўчына пачала пісаць у розныя інстанцыі. Аднойчы, калі адусьоль прыйшлі адмоўныя адказы, набралася смеласці і напісала ў Маскву наркому абарони маршалу Кліменту Яфремавічу Варашылаву. Ад яго атрымала згоду і пачала збірацца ў далёкую дарогу.

— Спярша нават ёкнула штосьці ў душы, — успамінае Таіса Пятроўна. — Я ж раней нікуды не выязджала з сяла. Поезда не бачыла...

Праводзіць Таісу выйшла амаль усё сяло. Адны шкадавалі сяброўку, другія па-добраю зайдзросцілі ёй.

Ад новага захаплення перш за ўсё пацярпела... дзяўчачая каса, што была аж да пятак. Тым, хто паступаў у вайну вучылішча,—а такіх, як яна, сабралася 25 дзяўчат, — коратка абразалі власы. Калі праз год Таіса прыехала ў родную вёску, усе ахнулі. Стройная дзяўчына з доўгай касой ператварыла-

Келембіеўскія вышывальщицы  
(Вінніцкая вобласць, Крыжа-  
польскі раён).

Фота С. Белазёрава.



ся ў бравага маладзенькага курсанта з па-заліхвацку заломненай фуражкай на залацістай стрыжцы.

Што б там ні казалі бабулі, а ў Таісы знайшлося нямала паслядоўніц. І першая з іх — малодшая сястра Маша. У свае няпоўныя 16 гадоў Марыя, выдатны яздок, мала чым адрознівалася ад сястры — была гэтакая, як і яна, рослая і стройная. Ведаючы, што ў вучылішча прымаюць толькі з 17 гадоў, сёстры пайшлі на хітрасць і дававалі Марыі паўтара года. Пачалі вучыцца разам.

А праз тры з палавінай гады спачатку Таіса, а затым Марыя закончылі вайну вучылішча. Шляхі іх разышліся. Старэйшую сястру па яе гарачай просьбе накіравалі служыць на Ваенна-Марскі Флот піратэхнікам-мінёрам. Таіса першая з савецкіх жанчын апранула форму афіцэра Ваенна-Марскага Флоту. У яе абавязкі ўваходзіла тримаць у гатоўнасці боепрыпасы караблём. І дагэтуль сябры успамінаюць, як Таіса з рызыкай для жыцця знайшла, а затым падарвала міну, якая блукала па Чорным моры і нечакана з'явілася ля нашых берагоў.

— Хоць і старая міна, а калі яе падарвалі, слуп вады ўзвіўся на ўзоруні пяціпавярховага дома, — успамінае Таіса Пятроўна.

У гэты час малодшая сястра праходзіла службу ў сухапутнай артылерыйскай часці. Абедзве выйшли замуж за сваіх камандзіраў і служылі ўжо разам з мужамі. Таіса нарадзіла дачку, Марыя — сына.

Служыць у армії наогул нялёгка, а калі спалучаеш абавязкі камандзіра, жонкі, маці, — дык яшчэ цяжэ. Толькі сёстры ніколі не наракалі на свой лёс. Яны мелі ўсё, што можа пажадаць жанчына: любімую работу, пышчотных мужоў, цудоўных дзяцей. Але вось пачалася Вялікая Айчынная вайна. Сёстры адправіліся на розныя фрэнты. Маленькі сынок Марыі апынуўся з бабуляй на часова акупіраванай ворагам тэрыторыі. Дачка Таісы была адпраўлена ў глыб краіны разам з тысячамі дзяцей, чые бацькі са зброяй у руках змагаліся з ворагам.

Сёстры Рудэнкі, як і многія іх сяброўкі, перанеслі ўвесь цяжар тых чатырох страшных ваенных гадоў. А тут яшчэ вялікае асабістое гора: спачатку ў адной, затым у другой — загінулі мужы. Мусілі не толькі таіцу свае пакуты, але і падбадзёрваць іншых. Здавалася, ніякія нягody не маглі зламаць дух гэтых жанчын.

Taіsa была сярод тых, хто ўзбройваў баявыя караблі Дняпроўскай вайны флатылі, Марыя — забяспечвала боепрыпасамі перадавую лінію абароны Ленінграда. Пад бамбёжкамі, артылерыйскімі абстрэламі сёстры Рудэнкі спраўна неслі сваю нялёгкую службу. Выдатныя спецыялісты сваёй справы, яны, калі было трэба, замянялі стралкоў, садзіліся за руль машыны, абясшкоджвалі міны і снарады. Вядома, што мінёр памыляецца толькі адзін раз. Адно жаночая педантычнасць і акуратнасць дапамагла сёстрам пазбегнуць такой памылкі, за якую звычайна расплачваюцца жыццём.

На раахунку сясцёр нямала ратных подзвігаў. Пра гэта сведчаць шматлікія ордэны і медалі, і сярод іх самая высокая ўзнагарода — орден Леніна.

Перамога застала старэйшую сястру ў Москве, дзе яна ўзначальвала ахову водных афектаў Ваенна-Марскага Флоту. У ліку іншых афіцэраў Таіса Пятроўна ўдзельнічала ў святкаваннях на Хімкінскім вадасховішчы.

— Жанчына на флоце?! — здзіўляліся англічане, убачыўшы стройную красуню ў беласнежнай параднай форме марскага афіцэра з корцікам і пры пагонах падпалкоўніка. Там, у час прыёму, хтосьці з гасцей і падараўшы адважнай жанчыне газету і часопіс з Брытанскіх астравоў.

...Закончылася вайна. Але не для сясцёр Рудэнак, бо ў зямлі, падвалах, у морах, рэках і азёрах засталіся тысячи варожых бомб, мін і снарадаў, якія па розных прычынах не ўзарваліся. І зноў сёстры былі на перадавой.

Іх жыццё не аблікоўвалася толькі службовымі абавязкамі. Абедзве яны другі раз выйшли замуж. Пасля вайны адшукала сына Марыя, і ён цяпер па прыкладу сваёй цёткі служыць на флоце. У сясцёр растуць цудоўныя ўнукі: у Таісы Пятроўны — задзірыстая Марынка, а у Марыі Пятроўны — баявы Юра, названы ў гонар першага савецкага касманаўта Юрыя Гагарына. Дзеци вельмі ганараца сваімі бабулямі, асабліва калі тыя апранаюць парадныя мундзіры з усімі ўзнагародамі і ідуць на сустрэчу з маракамі, студэнтамі або школьнікамі. Старэйшая сястра зараз у адстаўцы, вядзе вялікую грамадскую работу. Яна — выдатны лектар украінскага рэспубліканскага таварыства «Веды». Малодшая пасля дэмабілізацыі працуе інжынерам у навукозадаследчай лабараторыі. І хоць сёстры жывуць у розных гарадах: Таіса — у Кіеве, а Марыя — у Львове, яны часта сустракаюцца, успамінаюць сваю баявую маладосць.


Аднойчы ў вольны час яны падлічылі колькасць гадоў службы ў кадравай армії. На дваіх — 53 гады.

— Калі б давялося пачынаць усё спачатку, — кажуць сёстры, — мы выбралі бы толькі гэтыя шлях у жыцці.

П. ВЯКЛЕНКА

Фота Ул. Вяжоткі.

Львоў. У парку.





# ПАЛІТРА ТАЦЦЯНЫ ГАЛЕМБІЕЎСКАЙ

Адзін мастак старажытнасці ўбачыў намаляваную сваім вучнем жанчыну ў пышным адзенні і сказаў яму: «Ты не здолеў намаляваць яе прыгожай, а таму зрабіў шыкоўнай». Словы, напоўненыя глыбокім сэнсам! Каштоўнасць мастацтва не ў эфектным паказе, а ў раскрыцці сутнасці харктуру, тых яго рысаў, якія могуць адкрыць людзям нешта новае.

...Гераіня карціны Таццяны Галембіеўскай «Узнагарода» — звычайная сельская дзяўчына. Вось стаіць яна, маладзенская, русавалосая, крышику сумеўшыся. Вакол яе сабраліся сяброўкі. Яны віншуюць дзяўчыну з першым ордэнам, атрыманым за самаадданую працу. Нават недасведчанага ў мастацтве чалавека, які глядзіць на гэтае палатно, напаўняе пачуццё радасці за маладзенскую звенявую, а таксама за мастацку, якая здолела перадаць чалавече шчасце.

У Галембіеўской часта пытаюць, хто быў прататыпам таго або іншага створанага ёю вобраза.

— Цяжка назваць каго-небудзь канкрэтна, — адказвае яна. — Аднойчы, знаходзячыся ў Карпатах, я стала сведкай вяртання звенявой са сталіцы, дзе ёй уручылі ордэн за высокія паказы ў працы. Было проста дзіўна, што такая маладзенская, на першы погляд нясмелая дзяўчына, заслужыла такое прызнанне. Мусіць, ёсць у ёй нейкая сіла, унутране духоўнае хараство, якога адразу і не заўважыш. Апрача таго, мяне вельмі здзівілі вочы яе ўжо немаладой сяброўкі: столікі ў іх было шчырай радасці!

Жаданне аднавіць на палатне ўбачанае надоўга завалодала мастацкай. Яна хадзіла па сёлах, прыглядалася да жанчын, зрабіла сотні эскізаў. Здаецца, ужо і вобраз знайдзены, і прататып ёсць, а ўсё нешта не выходитзіць...

Ва ўпартай працы, пошуках і расчараваннях, у творчым узлёце і роздуме ішлі гады. Часам здавалася, што карціна закончана, але Таццяна зноў бралася за пэндзаль, штосьці падпраўляла, удасканалівала... Нават пачала ўголос размаўляць са сваёй новай сяброўкай з палатна.

— Што, калі мы цябе крышку больш стрымана прадставім — ты ж амаль дзяўчынка?..

— А ці не зайдросціць твайм поспехам тая, старэйшая? Ой, не, не падобна. Яна ж радуецца, — і лёгенькі мазок ля вока другой герайні зрабіў твар

яшчэ дабрэйшым, яшчэ больш значным.

Нарэшце карціна закончана. Работа маладой мастацкі адразу ж прыцягнула ўвагу грамадскасці, мастацтвазнаўцаў. Твор экспанаваўся на Выстаўцы дасыннія народнай гаспадаркі ў Маскве, а яго варыант упрыгожыў адну з залаў Музея Украінскага мастацтва ў Кіеве. Сімвалічнай аказалася і назва новага палатна, яно стала ўзнагородай Таццяне за яе працу.

Цікавы лёс другой карціны Галембіеўскай — «Украінскія куманцы». Пасля паказу ў Кіеве яе адправілі ў Францыю на Сусветную выстаўку твораў маладых мастакоў. Там таксама далі высокую ацэнку таленавітаму твору. Карціна захапляе надзвініцамі, нейкімі сонечнымі фарбамі, сакавітым украінскім нацыянальным каларытам.

...Тры сімпатычныя дзяўчыны ў вышываных кашулях распісваюць куманцы-збаночки. Іх позы, рухі поўныя грацыі, натхнення, гуллівасці. Так і здаецца, што вось-вось юныя майстрыхі закончыць работу і сядзіць з палатна. А то возьмуць і заспываюць любімую песню «Чарашына»!

Гэты твор — таксама плён убачанага ў жыцці. Трэба быць сапраўдным майстром, каб у штодзённым убачыць пээзію і перадаць яе на палатне.

— З такімі дзяўчатамі я сустракалася ў Косаве — сапраўднай калысцы керамічнага мастацтва, — успамінае мастацка. — Я схіляюся перад умельствам народных майстроў, асабліва праслаўленай мастацкі Паўліны Іосіфаўны Цвілык, яна мае шмат вучняў і шчодра перадае свой вельмі багаты вопыт. Мне захацелася пазнаёміць з гэтымі дзяўчатамі як мага больш людзей.

Могуць спытаць: значыць, мастацка за натуралізм, за фатографічны паказ убачанага?

На гэтае пытанне ў Таццяны Галембіеўскай ёсць дастаткова пераканаўчы аргумент: «О, не! У мяне цвёрдае пераконанне: нічога няма прыгажэшага за само жыццё. Што ж датычыць маіх поглядаў, то я — за рэалізм».

Больш бачыць, назіраць! Кожную вясну мастацка спяшаецца ў Карпацкія горы, на маляўнічыя паланіны, каб убачыць абдуцэнне прыроды. Таццяна Галембіеўская часта бывае ў кіеўскім Галасеўскім лесе, Пушчы-Вадзіцы. Яе пастаянныя сябры — птушкі, кветкі, дрэвы. Здаецца, толькі ёй яны давяраюць свае таямніцы. Ці не та-

му ў карцінах так шмат святла, сонца, зеляніны?

Але ў першую чаргу свае сімпатіі мастацка аддае людзям. Асабліва захапляюць яе жаночыя вобразы.

Любоў да цудоўнага прывівалі з дзяцінства бацькі — вядомыя мастакі-жывапісцы. У сям'і не спрачаліся наконт выбару прафесіі для дачкі. Усё было ясна. Дзяўчынка пайшла вучыцца ў мастацкую сярэднюю школу. Закончыўшы яе, паступіла на жывапісны факультэт Кіеўскага мастацкага інстытута.

Яшчэ студэнткай Таццяна шмат падарожнічала па Украіне. Аднойчы ў час канікулаў яна апынулася ў цудоўным краі гуцулі і з яго яркім мастацтвам: вышыўкамі, дыванамі, разьбой па дрэве, керамічнымі распісамі. Першыя ўражанні на веялі першыя задумы, пачалі з'яўляцца першыя карціны.

Вось ужо некалькі гадоў мастацка плённа працуе ў галіне жывапісу. Апрача карцін, пра якія ўжо гаварылася, яна стварыла шмат іншых вялікіх і малых палотнаў.

...Ідуць і ідуць пісьмы ў адрас Таццяны Галембіеўскай, у Кіеў. На канвертах — штэмпелі многіх краін: Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, Балгарыі, Канады, Францыі, Італіі, Чэхаславакіі. Яе карціны называюць сонечным мастацтвам, таленавітымі творамі сучаснага рэалістычнага напрамку. Амаль усе без выключэння здзіўляюцца вялікай патрабавальнасці мастацкі да сябе. Але нават не здагадваюцца, што Галембіеўская выстаўляе для агляду толькі нязначную частку створанага.

Нядоўна Т. Галембіеўская была прысвоена званне заслужанага дзеяча мастацтваў Украінскай ССР. А ці не зарана ўзнагороджваць такіх маладых? Чаму ж зарана? Званне даюць не за ўзрост, а за талент, за працу. І быццам у пацверджанні гэтага дзве карціны Таццяны Галембіеўской — «Узнагарода» і «Украінскія куманцы» пабывалі ў далёкім падарожжы: на Сусветную выстаўку ў Манрэалі.

А ўжо зусім нядоўна за выдатныя поспехі ў паказе вобраза нашага выдатнага сучасніка Таццяна Галембіеўскую была ўдостоена рэспубліканскай прэміі імя Мікалая Астроўскага. Хочацца пажадаць украінскій мастацтву новых выдатных палотнаў, што апываюць красу роднага краю.

Г. ШАРАЯ





Доўгім зімовым вечарам, калі за вокнамі завывае вецер і сумнавата на душы ў Міхаіла Ільіча і Марыі Паўлаўны, а жывуць яны адны непадалёку ад лесу ў маленькай вёсцы Крупы пад Ружанамі, можа хто з іх возьме ў рукі гэты нумар часопіса. Надзене акуляры, а потым зноў і зноў, каторы ўжо раз, будзе ўглядацца ў гэты партрэт і скажа з замілаваннем і гордасцю:

— Наша Аленка...

Ваша Аленка, ваша дачка. Калі на старасці гадоў у людзей застаецца адна ўчеха — усвядмляць, што жыццё іх не прашло дарэмна, што іх дзеци, іхня парасткі, і здаровыя і духоўна моцныя, і што людзі ніколі не папракнучы іхні род дрэнным словам, то вам гэтае шчасце выпала ў поўнай меры. Бо ваша Аленка за сям гадоў сваёй працы будаўніка сотням, сотням людзей прынесла вялікую радасць, бо праца яе сумленная, рукі старанныя. Бо ваша Аленка, маладая камуністка, стала членам Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Беларусі.

Як мы пазнаёміліся з ёй? Там, дзе пачынаецца Мінск, з боку Маскоўскай шашы, нядайна вырас новы вялікі мікрараён. Сярод будынін, што плывуць, нібы акіянскія лайнеры, напрасткі да зялёнага лесу, вылучаецца адзін дом, самы вялікі і самы сучасны на сённяшні дзень у нашай сталіцы. Дзевяць паверхаў, шаснаццаць пад'ездаў, больш за пяцьсот кватэр. Які волат, якая будыніна! Дык вось, там, на восьмым паверсе гэтага

дома, насустрач нам паднялася — яна, прыгнуўшыся, шпаклявала дзвёры і адначасова нешта тлумачыла дзвюм мададзейшым дзяўчатам, — ваша Аленка. У спяцоўцы маляра, галава да самых бровей павязана касынкай. Толькі ледзь паружавелі шчокі, нават скрэз мелавую пудру гэта было прыкметна, і сінія вочы крышку нездаволена бліснулі, калі даведалася аб мэце нашага прыезду.

— Пра мяне пісалі ўжо ў адной газэце. І хопіць. Справы ў брыгадзе ідуць не заўсёды добра. Я нядайна працу брыгадзірам, і дзяўчаты ў брыгадзе маладыя, нявопытныя. Нам яшчэ многаму трэба вучыцца. Есць брыгады лепшыя, пра іх і пішыцце...

І вось у гэтым яе нежаданні выступаць у ролі «моднай зоркі», у цвярозай ацэнцы сваіх спраў — была ўся яна, чалавек па-партынаму прынцыповы і сціплы. І толькі жаночая салідарнасць — хіба можна адмовіць «свайму» часопісу? — дапамагла нам дабіцца яе згоды.

Простая рабочая дзяўчына... Наколькі змянілася гэтае паняцце ў наш час! І ваша Аленка — лепшы таму доказ. Чалавек з сярэдній адукцыяй, чалавек, які столькі душы і сэрца аддае грамадскім справам! Яна — член райкома партыі, член бюро парткома будаўнічага камбіната, ўдзельнічае ў работе многіх камісій райвыканкама і ў сваім будаўнічым трэсце выконвае самыя розныя грамадскія даручэнні. Чалавек шырокага кругагляду і высокай культуры. Варта глянуць толькі на

яе твар, паслушаць, як яна размаўляе. Прыветная гаворка, і ў выразе твару, у голасе, нават праста ў манеры падтрымліваць размову — чалавек інтэлігентны, чалавек сучасны.

Словам, вы ўжо адчуваецце самі, Міхаіл Ільіч і Марыя Паўлаўна, што мне вельмі спадабалася ваша дачка. І з твару. Нават у сваёй рабочай спяцоўцы — а гэтыя спяцоўкі не надта ўпрыгожваюць дзяўчат, — яна была прыгожая. Бровы ў разлёт, сінія вочы, нейкае спакойнае высакародства ў выразе твару. А потым мы доўга сядзелі ў яе пакойчыку ў інтэрнаце і паступова яна падабалася мне ўсё больш і больш. За характар...

— Ці бываюць у нас канфлікты на работе? Ну вось, напрыклад, нядайна ўзялася я шпакляваць дзвёры, гляджу — а там шчыліна ў тры пальцы. Клічу цесляра: «Ты што ж гэта, даражэнкі, робіш? Тут людзі жыць будуць, якім словам яны нас памянутць? Не пойдзе так, не думай!»

— І «не пайшло»?

— Не пайшло, — усміхаецца Аленка, — перарабіў усё як мае быць.

— На будаўніцтве жанчынам цяжкавата. Асабліва зімою. І нашы дзяўчаты пачалі крышку бравіраваць: мы ж будаўнікі, нам усё дазволена. Нават «моцным» слоўцам перакінуцца. Шмат разоў я гаварыла: «Ну як вам не сорамна, дзяўчаты?» «А што? Мы ж будаўнікі!» Слухаць слухалі, але неяк усё міма вушэй. І вось аднойчы пагаварылі на гэтую тэму сур'ёзна



І гэты дом будавала Аленка Ярмолік.

Мы будаўнікі, кажу я ім, і гэтым павінны ганарыцца. А яшчэ плюс да гэтага мы жанчыны. І павінны заставацца далікатнымі і ветлівымі, павінны паказваць прыклад. Вось ад мяне ці чулі вы хоць калі грубае слова? Не чулі? Дык давайце дамовімся, каб больш і я ад вас не чула.

— І... не чуец?

— Пакуль што не, — зноў усміхаецца Аленка.

І ёсць яшчэ адна рыса харектару ў вашай Алёны, пра якую хачу сказаць асобна. Цяпер усюды ідуць размовы: якім павінен быць чалавек — кіраўнік калектыву? Дык вось, шаснаццаць дзяўчат і маладых жанчын працујаць пад кіраўніцтвам вашай дачкі. Як вы думаеце, проста гэта, лёгка кіраваць такім калектывам? Быць і строгай і патрабавальнай — што-што, а брак у рабоце Алена нікому

не даруе, а сваёй брыгадзе не даруе тым больш. Сціласць рэч добрая, але, калі гаварыць шчыра, то перш за ўсё за працу атрымала Алена такую павагу сярод людзей. За тое, што брыгаду яе яшчэ нікто не папракнүў у дрэнай якасці млярных работ, што кватэры брыгада здае як лялькі. А без патрабавальнасці хіба яна магла б стаць добрым брыгадірам?

Быць патрабавальнай і быць чалавечным чалавекам. Як гэта спалучыць?

Знайсці гэтую меру — быць і патрабавальным да справы і спагадлівым да людзей адначасова — ці не ў гэтым і ёсьць яно — вялікае ўменне кіраваць калектывам! І ваша дачка, ваша Алена, валодае такім ўменнем, мае такі шчаслівы талент.

Адкуль гэта ўзялося ў яе, у той маладзенъкай дзяўчынкі, што сем гадоў назад прыехала ў Мінск? (Пэўна, і тут ваша выхаванне, ваш уплыў.) А памятаце, як хваляваліся вы, збіраючы дачку ў дарогу, як турбаваліся за яе: вясковая дзяўчынка, у вялікім горадзе, хаця б не пакрыўдзіў хто з чужых людзей...

Не, нікто не пакрыўдзіў вашу Аленку ў горадзе. Наадварот.

Яна ў вялікай пашане. На сходах, актывах, пленумах яна сядзіць у прэзідыуме побач з самымі паважанымі людзьмі рэспублікі, побач з членамі нашага ўрада, прымае ўдзел у вырашэнні важных дзяржаўных пытанняў. І калі ў зале хто-небудзь пытаете: «А хто гэтая маладая дзяўчына?» — суседзі адказваюць:

— Хіба не ведаець? Лена Ярмолік, маляр, будаўнік.

Жыве яна пакуль што ў інтэрнаце, сярод дружных дзяўчат, і тут усе яе любяць і паважаюць. Добра апранута, зарабляе не менш за інжынера, калі не больш. І асабістасць сваёй часце знайшла. Можа гэты нумар часопіса выйдзе ў свет як раз у тых дні — заява ж ужо ляжыць у Палацы шлюбаў, — калі будуць віншаваць Алену з вялікай, радаснай падзеяй у жыцці. І будуць жадаць ёй шчасця. («Работніца і сялянка» таксама далучаецца да гэтых віншаванняў!)

Як яна жыла ўсе гэтыя гады, «кадна ў вялікім горадзе, без вас?» Вы ведаецце, паступіла ў рамеснае, скончыла яго, потым год за годам будавала, будавала, будавала кватэры... Колькі кватэр падаравала ваша Алена за ўсе гэтыя гады людзям! Не злічыць...

— Калі на з'ездзе я раптам пачула сваё прозвішча, даведалася, што мяне ўяўлі ў склад Цэнтральнага Камітэта Кампартиі Беларусі, я аж ціхенька ўскрыкнула пра сябе: «Я — і раптам член ЦК! За што? А потым падумала: пэўна, за ўсе гэтыя кватэры...».

Пэўна, пэўна, і за кватэры. І за ўсё яе аблічча — грамадзянскае, чалавечнае.

Навасёлы... Адзін з момантай іх жыцця «падгледзея» фотааб'екту нашага карэспандэнта. А потым яны ўвойдуць у сваю кватэру і першыя слова — слова ўдзячнасці прагучыць у адрес будаўнікоў. І ў яе адрес, у адрес Алены Ярмолік будуць гучэць яны таксама.

«Шчасліва хай жывеца вам тут, людзі», — скажа яна ў адказ.

А. ПАУЛАВА

Навасёлы.  
Фота Ул. Вяхоткі.



# АСНЕЖЬЦЬ

Любоў Ціханаўна Мазоль.  
Фота Е. Макарчука (БЕЛТА).



Кожны раз, калі ў гаражы пачынаў вуркатаць матор машины, Любоў Ціханаўна, ужо вярнуўшыся з фермы пасля ранній дойкі, выходзіла з хаты і адчыняла вароты. Беленъкі «Запарожац» выкатваўся з гаража, ціха поўз па двары, потым весела мчаў шашою на Пінск. А яна стаяла і глядзела ўслед, аж пакуль машина не схаваецца за паваротам.

Спачатку сын ездзіў адзін: то спяшаўся ў тэхнікум на заняткі і не было часу чакаць аўтобуса, то спазняўся на спартыўную трэніроўку. Калі-нікалі Сямён падвозіў у Пінск маці на нараду перадавікоў сельскай гаспадаркі або на сустрэчу з выбаршчыкамі.

Потым у «Запарожцы» паявіўся новы пасажыр — старшая піянервожатая з пінскай школы, вясёлая, ласкавая Рая. Любоў Ціханаўна пачала называць яе «нівесткай». І па-ранейшаму выходзіла за вароты праводзіць беленъкі «Запарожац».

Тры разы на дзень Любоў Ціханаўна ходзіць на ферму даць кароў.

Прачынаеца яна ў пяць гадзін, асцярожна ўстае, каб не разбудзіць мужа, бо яму яшчэ рана. Зойдзе на хвілінку ў суседні пакой і прыслушаеца, ці не плача за сяюной, у другой палавіне дома, маленькая Алёнка. Днём Алёнку даглядае пррабака Антаніна, мужава маці. А ўначы яна са сваімі мамай і татам на той палавіне. Там прасторна, стаяць паліраваныя мэблевые гарнітуры. Сын захацеў, каб было, як у горадзе. Няхай будзе, як у горадзе. Любоў Ціханаўна не супраць.

За сценкай голасу ўнучкі не чуваць. Любоў Ціханаўна выходзіць на вуліцу, падаеца ў бок канторы, а там паварочвае на ферму. Вёска яшчэ спіць, яшчэ бачыць салодкія сны, на небе міргаюць начныя зоркі, а яна ідзе на працу.

Хоць дарога і недалёкая, а ўсё роўна думаеца, пакуль ідзеш. Падумала пра ўнучку і ўсміхнулася сама себе. Колькі ў яе розных шапачак, колькі гэтых самых паўзункоў ды кофтачак. Кожны дзень Раё з горада прывяže што-небудзь. Быццам ляльку апранае. Бабулі здаеца ўжо, што малая разумее: яна — галоўны чалавек у доме. І добра. Хай ведае, што такое шчаслівае дзяцінства.

Пачала прыпамінаць, ці былі ў яе дзяцінстве шчаслівия дні. Як на палосцы сваёй працавала ад цямна да цямна — памятае; як да пана на заробкі хадзіла — таксама памятае. А вось шчаслівых дзён успомніць не можа... Не, успомніла. Праўда, гэта пазней ужо здарылася, перад вайной, калі іх бытую Заходнюю Беларусь вызвалілі ад польскіх паноў. Тады было агульнае шчасце. І яшчэ памятае, як яе бацьку — лепшага працаўніка даваеннага калгаса — узнагародзілі новымі ботамі. Колькі радасці тады было ў доме, колькі весялосці...

І адразу ўспомнілася іншае, страшнае, пра што яна не

хоча думаць, што адганяе ад сябе. У сорак трэцім яе, тады яшчэ зусім маладую дзяўчыну, вывезлі фашысты ў рабства аж пад французскую граніцу. Да гэтага часу не забыла яна канцлагер «Кесесляйтэр», памятае непасильную працу на фабрыцы труб, бясконцае пачуцё голаду, свіст плётак, гукі стрэлаў і мёртвяя твары сяброў...

Памятае, як марыла пра родныя Аснежыцы. Здавалася, няма лепшага месца на зямлі. Хоць вакол Аснежыц былі тады балоты, раслі чарот ды асака, і камары таўкліся шэрымі хмарамі...

Пры ёй арганізоўвалі пасля вайны калгас, ферму, на якой сабралі ўсяго 25 кароў. І радаваліся, што хоць столькі ёсць. Пры ёй бралі першы рубеж — тысячу літраў малака ад каровы. І ніяк не маглі гэты рубеж асіліць: каровы мясцовыя, беспародныя. Яна дайла іх з упартасцю, на якую толькі была здатна. Потым дайла бура-латвійскіх кароў, потым сіментальскіх і, нарэшце, чорна-пярэстых. Племянная работа вядзеца і зараз, хоць калгас стаў самай малочнай гаспадаркай Палесся.

За дваццаць гадоў і Любоў Ціханаўна навучылася разбірацца ў каровах. У ёе свае прыкметы: калі тонкі рожкі і ногі, тонкі даўгі хвост і рэдкія рэбры — такую можна браць у сваю группу. Астатніе — правільна раздаіць — ужо залежыць ад цябе, даярка.



Жыллे для калгаснікаў.

За надоі 1970 года — 7439 кілаграмаў малака ад каровы — Любоў Ціханаўну Мазоль назвалі Героем Сацыялістычнай Працы. Яе абралі членам урада рэспублікі.

— А хіба толькі я — герой? — думает Любоў Ціханаўна. — Героі і тыя, хто асушаў спрадвечныя пінскія балоты, каб ператварыць іх ва ўрадлівыя землі; тыя, хто вырошвае на былога багне па 43 цэнтнераў збожжа з гектара; хто здымает высокія ўраджай цукровых буракоў: на такім корме каровы даюць рэкі малака.

«Жывёлагадоўчая ферма — гэта не толькі фабрыка малака, гэта і фабрыка арганічных угнаенняў,—так лічыць старшыня калгаса Герой Сацыялістычнай Працы Уладзімір Антонавіч Ралько.— Без гною нашы землі нічога не ўродзяць».

Ён мае рацыю, іх старшыня, і на подсціл каровам саломы не шкадуе.

Цяпер усю прадукцыю ў калгасе пералічваюць на сто гектараў зямельных угодаў. Дык вось, на гэтыя самыя сто гектараў калгас мае 34 каровы (а ўсіх дойных — 1100), атрымаў 200 цэнтнераў мяса, 1200 цэнтнераў малака. Паспрабуй, пракармі столькі жывёлы. Вось і клапоціца ў калгасе пра ўраджай.

Яшчэ пакуль не ўсе кароўнікі ў калгасе цалкам механизаваны так, як Галейская ферма, дзе працуе даяркай Герой Сацыялістычнай Працы Любоў Іванаўна Канановіч. Там кароўнікі такія, што хоць у Маскве на ВДНГ паказваі. Сорамна не будзе.

Пакуль яшчэ даяркі працуяць у адну змену. Хутка прайдудуць на двухзменную працу. Тады будзе лягчэй. Цяпер яшчэ нельга, бо не хапае даярак. Моладзь калгасная, атрымаўшы атэстаты сталасці, едзе вучыцца далей. Калі ўжо не ўсе пройдудуць па конкурску ў інстытуты, то ў пінскія тэхнікумы (а іх там дзесяць) паступяць абавязковая. Потым вернуцца ў калгас трактарыстамі, механікамі, тэхнікамі, інжынерамі. А mechanізатарам усё не стае тым часам. А будучае калгаса — тэхніка. Пакуль што праблему з кадрамі тут вырашаюць па-свойму...

Недалёка ад дома, дзе жыве Любоў Ціханаўна, расце новы пасёлак. Спачатку ён паявіўся на генеральному плане забудовы калгаснага цэнтра Аснежыцы. На плане, што вісіць на сцяне ў кабінечке сакратара партыйнай арганізацыі Уладзіміра Пятровіча Касцюковіча. Пра такія Аснежыцы ніхто і не марыў, і ў сне іх не бачыў. Сучаснай архітэктуры двух-трохпавярховых дамоў, для дзвюх з палаўнай тысяч жыхароў. Цудоўны Палац культуры з басейнам для плавання, Дом быту з гасцініцай і рэстаранам. Ужо зроблены ўсе падземныя камунікацыі, заасфальтаваны плошча і пад'езды да новых жылых дамоў. Ужо заселены чатыры трохпавярховыя 18-кватэрныя дамы. Дзейнічаюць утульныя яслі-сад для 140 самых маленьких жыхароў. Будуецца Дом быту. Кватэры з усімі гарадскімі выгодамі: з паравым ацяпленнем, з газам, з гарачай вадой, прасторныя, светлыя дзвюх- і трохпакаёвые, кожная з балконам.

Вёска? Не. Гэта ўжо не вёска. Гэта горад. І жывуць у ім mechanізаторы і жывёлаводы.

...У кабінет да старшыні калгаса Уладзіміра Антонавіча Ралько зайшоў мужчына гадоў триццаці.

— Прозвішча маё Даніла Колб, — пачаў ён. — Я таксама з Палесся. Вазьміце ў калгас, даглядчыкам жывёлы буду.

Адкрыты твар, прыязныя вочы.

— Жанаты? — спытаў у сваю чаргу старшыня.

— Так. Жонка даярка.

— Дзеці ёсць?

Мужчына засмяяўся:

— Аж восем! Тroe ў школу ходзяць, астатнія яшчэ малечы.

І сядзіць, чакае адказу.

Уладзіміру Антонавічу чалавек спадабаўся. І старшыня ўжо рашыў, што ў калгас узяць яго сям'ю можна.

— Пішице заяву на імя праўлення, будзем вырашаць. А ўмовы вы нашы ведаецце?

Будучы калгаснік весела заківаў галавой. Ён ведаў, што жонка яго, пакуль навучыцца добра даіць, атрымае гарантаваную зарплату 120 рублёў у месяц. Заробіць больш — калі ласка. Хоць 300, як атрымліваюць часам Любоў Ціханаўна Мазоль і Любоў Іванаўна Канановіч. Ведаў, што дадуць ім бясплатную кватэру ў новым доме, што плаціць яны не будуть ні за электрычнасць, ні за газ. Што на кожнага члена сям'і можна бясплатна браць у калгасе па літру малака, што пяцёра іх дзяцей будуць бясплатна хадзіць у дзіцячы садзік. І што ўсіх гэтых выгод яны пазбавяцца толькі тады, калі будуць паводзіць сябе амаральна ў быту і нядобрасумленна працаўць.

Не ведаў яшчэ ён, што калгас выдзеліць ім 200 рублёў і што з дзіцячага садзіка на калгасным аўтобусе паедзе ў Пінск ва ўнівермаг выхавацелька і купіць яго дзесяткі касцюмчыкі, сукеначкі, чаравічкі і палітоны — усё, што ім трэба.

Не ведаў яшчэ ён і іншыя навасёлы, якія сабраліся сюды з Мінска і Адэсы, з Свярдлоўска і Сібіры, з Урала і Карэліі, што ў калгасе хутка будзе бясплатнае харчаванне mechanізаторам і даяркам, ужо вядуцца апошнія падлікі.

Тут, на палескай зямлі, адваяванай у векавой багны, будуецца новыя жыщчё, будуецца тое, што называюць вялікім словам — камунізм, і паасткі яго відаць ужо сёння.

Галіна ВАСІЛЕУСКАЯ

Ордэна Леніна калгас  
«Аснежыцкі». Пінскі раён

Кінаактрыса Фам Тхі Шао, або маленькая Шао, як называлі яе сябры, была на здымках, калі стала вядома, што яна ўключана ў склад дэлегацыі на Маскоўскі міжнародны кінафестываль.

Радасці Шао не было межаў. Яна, простая в'етнамская дзяўчына з вёскі Ленлай, паедзе ў краіну Леніна, у Льен-Со, як называюць яе ў В'етнаме!

Адразу ж пачаліся трывогі і клюпаты. Трэба было хутчэй закончыць здымкі ў новым фільме, каб не затрымаць яго выпуск, трэба было сабрацца, паклапацца пра адзенне для далёкай паездкі. Як ва ўсіх жанчын В'етнама ваенныя пары, убор Шао быў вельмі прости: чорныя шырокія

шырокія штаны, белая баваўняная блузка навыпуск, конусападобны каплюш з пальмавага лісця і басоножкі на падэшве са старой аўтапакрышкі і з раменчыкамі са старой аўтамабільнай камеры. Ёсць, праўда, яшчэ нацыянальная сукенка — светлая, доўгая да пят, з разрэзамі па баках ад таліі да самага низу. Яна надзеяцца наверх белых штаноў. Але гэтая сукенка — выхадная, для ўрачыстых выпадкаў, для канцэртаў і кіназдымак.

Але ж гэтых убораў мала. Старэйшая сяброўка актрысы Хоп, якая жыла і вучылася некалькі гадоў у Маскве, расказвала, што там бывае вельмі холадна, часам нават летам халадней, чым у В'етнаме зімой. Трэба здабыць сабе што цяплейшае, пашыць адзенне на єўрапейскі ўзор, сукенкі і спадніцы. Новае адзенне Шао не падабалася. На прымерках у краўца так не прывычна было бачыць у люстэрку свае голыя ногі, нічым не прыкрытыя ні ад камароў, ні ад змей, ні ад цікаўных позіркаў.

Але вось, нарэшце, скончыліся клопаты і прыгатаванні, закоччыліся кіназдымкі, настаў доўгачаканы дзень ад'езду. Невялікі аўтобус павёз усю дэлегацыю на ханойскі аэрадром Залам. Уесь час сігналячы, аўтобус лавіраваў сярод шматлікіх веласіпедаў, на якіх жыхары сталіцы ехалі на працу. Веласіпедысты запоўнілі ўсю вуліцу, па тры рады з аднаго і другога боку. Яны памалу збочвалі з дарогі, прапускаючы аўтобус.

тратуара! Бананы, апельсіны, кавалкі цукровага трыснягу, плады дыннага дрэва — папайі, налітая бурштынавым сокам ананасы, плады хлебнага дрэва, лімоны, перац, часнок, доўгія чырвоныя карэні маніёкі, клубні батата. Тут жа рыба, наянаныя на палачкі невялікія шэрыя крабы з рысавых палёў, смаўжы, змеі.

І ўсё гэта мільгала за вокнамі аўтобуса, усё гэта аставалася тут, дома. А што яе чакае ў далёкай краіне?

Праехалі кантрольна-прапускны пункт. За высокай дамбай адкрылася Чырвоная рака. У гэтыя ліпеньскія дні вада ў рацэ стаіць высока, пераліваючыся рознымі танамі: ад светла-жоўтага да чырвона-карычневага. Аў-

## АДКАЗ

Фёдар ОВАД



Ідзе ваенная падрыхтоўка дзяўчат-в'етнамак.  
Фота аўтара.

шырокія штаны, белая баваўняная блузка навыпуск, конусападобны каплюш з пальмавага лісця і басоножкі на падэшве са старой аўтапакрышкі і з раменчыкамі са старой аўтамабільнай камеры. Ёсць, праўда, яшчэ нацыянальная сукенка — светлая, доўгая да пят, з разрэзамі па баках ад таліі да самага низу. Яна надзеяцца наверх белых штаноў. Але гэтая сукенка — выхадная, для ўрачыстых выпадкаў, для канцэртаў і кіназдымак.

Але ж гэтых убораў мала. Старэйшая сяброўка актрысы Хоп, якая жыла і вучылася некалькі гадоў у Маскве, расказвала, што там бывае вельмі холадна, часам нават летам халадней, чым у В'етнаме зімой. Трэба здабыць сабе што цяплейшае, пашыць адзенне на єўрапейскі ўзор, сукенкі і спадніцы.

З нейкім няўцямым пачуццем глядзела Шао на вуліцы Ханоя, што працьпывалі за вокнамі аўтобуса. Цяпер, калі яна выпраўлялася ў такую далёкую паездку, на знаёмых вуліцах ёй кідалася ў очы тое, што раней здавалася будзённым і звыклым.

Паабапал аўтобуса плылі такія знаёмія, а цяпер такія любыя і блізкія магазіны і магазінчыкі, майстэрні, цырульні. На тратуарах праз кожныя два-три метры бачны круглыя бетонныя накрыўкі. Пад імі — індывідуальныя бомбасховішчы: уканыя ў зямлю адрезкі жалезабетонных труб. Паміж накрывакі выстаўлены на тратуар вялікія плоскія бамбукавыя кошыкі. У іх сушыцца на сонцы лапша.

У завулку размясціўся невялікі рынак. Чаго толькі няма ў гэтых шматлікіх кошыках, расстаўленых удоўж

тробус уехаў на мост Лонг-Б'ен, самы вялікі мост у В'етнаме, збудаваны пад водле праекта інжынера Эйфеля. У сярэдній яго частцы праходзіць паязда, з бакоў — праезды для аўтамашын і тратуары для пешаходаў. Знявеченія бамбёжкамі сталінія бэлькі маста абразаны. Некалькі пралётаў, разбураных амерыканскімі бомбамі, адноўлены. Мост працуе. Павольна праіздаюць аўтамашыны. Паміж іх спрытна лавіруюць веласіпедысты. Па вузкім драўляным тратуары выцягнулася ў бясконцы ланцуг чарада пешаходаў. Амаль усе што-небудзь нясуць. У многіх на плячах каромыслы, да іх падвесаны кошыкі з грузам. Хутка-хутка кроначаць натруджаныя ногі, у такт крокам згінаюцца і разгінаюцца гібкія каромыслы. Відаць, наялёгкі груз і не кароткая дарога.

Аўтобус уехаў у прыгарад За-Лам. Ён разбіты бамбардзіроўкамі, але пакрыху залечвае раны. Ужо адноўлена чыгуначнае дэпо. Цяпер у ім побач са старымі латанымі-пералатанымі парвозамі, што зрашчаны асколкамі і расфарбаваны ў маскіровачныя шэракарычневыя колеры, шмат новеных магутных савецкіх дызельных цеплавозаў.

Побач з дэпо—аэрапорт. У мітусні афармлення дакументаў, поціскаў рук, пацалункаў, настаўленняў і пажаданняў Шао не паспела нават заўважыць, як апынулася ў салоне самалёта.

Высокая, бялявая, надзіва прыгожая руская бортправадніца аб'явіла маршрут: Ханой — Калькута — Карабы — Ташкент — Москва, палётны час дзеятынцаў гадзін.



Сяянская дзяўчына.

Сусед Шао, савецкі спецыяліст, які вяртаўся дадому пасля года работы ў В'етнаме, уступіў ёй месца каля ілюмінатара, і яна з цікавасцю і некаторым страхам глядзела, як усё хутчэй і хутчэй мільгае, бяжыць назад зямля. Потым самалёт адараўся, крыху пахінуўся, пад крылом зазялі люстраўныя квадраты рысавых палёў, перамяжкоўваючыся з зялёнімі масівамі бамбукавых гаёў. Потым ілюмінатар засягнула туманам, а яшчэ праз некалькі мінут у яго зазірнула сонца, і пад самалётам, дзе толькі што была відна зямля, цяпер клубіліся ў яркіх сонечных праменях сляпучыя белыя горы хмар.

Шао адкінулася на спінку крэсла і раптам успомніла, што ў мітусні збо-

раў не ўсё паспела зрабіць. Яшчэ затыдзень да адлёту рэжысёр Нгуен Дык Хін параіў ёй загадзя падрыхтавацца да праглядаў фестывальных фільмаў. Ён даў ёй пералік пытанняў, якія могуць ёй задаць, сказаў, каб прыдумала кароткія, але вычарпальныя адказы.

— Адказ, дадзены экспромтам, рэдка бывае самы ўдалы, — заключыў Хін.

Шао знайшла ў сумачцы лісток з гэтымі забытымі пытаннямі. Першое ж пытанне прымусіла яе задумца: «Што прывяло вас у кіно?»

Як коротка адказаць на гэтае пытанне? Шао заплюшчыла вочы і пачала ўспамінаць. Ну, вядома ж, усё пачалося з першага фільма, які яна бачыла: «Ленін у 1918 годзе».

Успомнілася дзяцінства, родная вёска, вялікая плошча, забрукаваная цэглай. На гэтай плошчы ў дні ўборкі маляцілі агульны ўраджай рысу. Сюды збіраліся жыхары вёскі на мітынгі або сходы. Вось на гэту плошчу і прывезлі тады кінаўстаноўку. Вядома, усе дзеци сабраліся тут яшчэ ўзень. Сотні чорнавалосых галоў, сотні пар цікаўных чорных вачэй акружылі кінамеханікаў, якія здаваліся тады Шао, ды і ўсім вясковым дзецим, жывымі чараўнікамі.

У цэнтры плошчы ўзнялі і нацягнулі на двух высокіх бамбукавых шастах белае палотнішча экрана. Цераз усю плошчу працягнуліся чорныя правады, падобныя на доўгіх чорных змей. А ўвечары, калі сцямнела, усе людзі вёскі прыйшлі на плошчу і расселіся на ёй з абодвух бакоў экрана. Сядзелі праста на цаглінах, нагрэтых сонцам за дзень. Прыйшлі сюды ўсе, нават самая маленькая дзеци і старыя дзяды. Усім было цікава пабачыць, што такое кіно.

Але вось засвяціўся экран, на ім з'явіліся малюнкі незнаёмых велізарных дамоў, людзей у незвычайнім адзенні. Жаночы голас па-в'етнамску расказваў, што адбываецца, што гавораць гэтыя людзі на экране. Але вось з'явіўся на экране Ленін. Яго адразу пазналі. И Шао пазнала, бо яна часта бачыла яго партрэты. И міжволі, пазнаўши, сказала ўголос, здзіўлена і ўзрадавана:

— Ленін!

Разам з ёй адзіным уздыхам вымвалі гэтае імя ўсе на плошчы. Многія засмяяліся ад радасці, што ўбачылі яго жывога, вялікага Леніна, правадыра Кастрычніцкай рэвалюцыі. Ён быў з імі побач, быў як жывы, хадзіў, гаварыў, змагаўся з ворагамі.

А потым на экране паказалася злосная жанчына з ліхаманковымі вачымі і папяросай у зубах. Яна зараджала рэвальвер, яна была ворагам, рыхтавалася забіць Леніна. А ён у гэты час выступаў перад рабочымі і не ведаў, што ворагі хочуць яго забіць.

Шао вельмі хвалявалася. И хваляваліся ўсе гледачы на гэтай плошчы ў в'етнамскай вёсцы. Вось гэтае злосная жанчына цэліца і ўжо хоча стрэліць. Трэба ж папярэдзіць, Шао ўскочыла і закрычала. Разам з ёй ускочылі і закрычалі ўсе, хто быў на плошчы. Але зладзейства не ўдалося перапыніць. Ленін упаў. Вось рабочыя хапаюць забойцу. Няхай яны разарвуть яе на кавалкі! Уся плошча кричала: «Няхай заб'юць яе!».

А потым ўсе сачылі, як Ільч прапаўляўся, і зноў хваляваліся і радаваліся.

Скончыўся фільм, патух экран, але доўга людзі не ішлі з цёмнай плошчы.

Вечар гэты Шао запомніла на ўсё жыццё.

Потым была жудасная вайна, варварскія бамбардзіроўкі. Разам з дзесяткамі тысяч юнакоў і дзяўчат, членай Саюза працоўнай моладзі, Шао прыйшла ва ўдарную брыгаду, рамантавала разбураныя масты, абясшкоджвала бомбы замаруджанага дзеяння, дзяжурыла на пераправах, вучылася ў вольныя гадзіны.

З кожным годам мачнела ў ёй жаданне самой быць удзельніцай чародзейнага мастацтва, якое завецца кіно. Яна дамаглася свайго, была прынята ў Ханойскую кінематографічную школу. У дзень выпуску, на ўрачыстай цырымоніі, дырэктар школы пажадаў ёй творчых поспехаў:

— Цябе завуць Шао. Па-в'етнамску гэта азначае—зорка. Жадаю табе стаць сапраўднай зоркай кінаакрана,—сказаў тады ён.

І пачалася праца, цікавая, захапляючая, нялёгкая праца кінаактрысы. Былі на гэтым шляху і радасці, і смутак, але таго, першага ў сваім жыцці кінафільма Шао ніколі не магла заўважыць.

Цяпер, у самалёце, шукаючы адказ на пытанне: што ж прывяло яе ў кіно, яна зноў і зноў у думках вярталася да той далёкай ночы. У памяці ўзнікала плошча ў роднай вёсцы, поўная гледачоў, і Ленін на экране.

Шао так і не паспела вырашыць, што ж ёй адказаць на гэтае пытанне. Бортправадніца прынесла сняданак. А потым былі пасадкі, узлёты, зноў пасадкі і, нарэшце, на світанні—Москва. Спачатку загарэўся ўнізе цэлы акіян яркіх агнёў, потым гэтыя агні апынуліся збоку, потым пабеглі хуткімі ланцужкамі паабапал самалёта Лёгкі штуршок пасадкі, і вось яна—Москва, сталіца Льен-Со.

Нягледзячы на ранні час, вельмі шмат савецкіх кінематографістаў прыйшло сустракаць сваіх в'етнамскіх сяброў. Некаторых акцёраў і актрыс Шао ведала па савецкіх фільмах, некаторых бачыла ўпершыню. Але ўсе яны былі такія прыветныя і шчырэя і сустракалі гасцей з герайчай краінай, як самых блізкіх родных.

Усе дні да пачатку фестывалю Шао хадзіла і ездзіла па Москве, ашаломленая і зачараваная, да слёз кранутая той цеплынёй, якую сустракала на кожным кроку. За ўсе гэтыя дні яна так і не ўспомніла пра лісточак з пытаннямі.

Потым настала чарга прагляду іх фільмаў. У велізарнай зале тысячи гледачоў сустрэлі авацыяй в'етнамскіх артыстаў.

— Што прывяло вас у кіно?—спыталі ў Шао. Яна крыху сумелася—і раптам, звяртаючыся ўжо не да перакладчыка, які задаў ёй пытанне, а да залы, па-руску сказала:

— Ленін!

Яна зірнула ў залу і ўбачыла, як пачяплені вочы ў людзей. И раптам цішыню залы ўзарвалі гарачыя аплодыменты.

## НЯСТОМНЫЯ РУКІ

...Настава ўправілася з хатнімі спрарамі і прылегла адпачыць. Нехта пастукаў у дзвёры. Яна выйшла ў сенцы, адчыніла. У калматай шапцы-аблавушцы, у доўгім дублёнім жакуху стаяў на ганку вартаўнік фермы.

— Праходзь, грэйся.

— Няма калі. Адна цялушки твая занядужала. Мусіць, не выжыве. Прыхапі нож! Калі што якое, то і паласнем па горле. Не прападаць жа дабру...

— Так пад нож можна ўвесы маладняк пусціць. Трэба ратаваць, лячыць! — нібы агнём загарэлася жанчына.

Яна хуценька завязала хустку, нақінула на плечы ватоўку, выбегла на двор.

Да самай раніцы не адыходзіла ад цялушки. А калі на ферму прыйшлі жывёлаводы, Настава разам з усімі пачала прыбіраць стойлы, падносіць і раздаваць кармы.

Колькі такіх трывожных дзён і начэй давялося перажыць Наставі Рудольфаўне за 32 гады работы на ферме! Неяк у яе групе загінула цялё. Ветэрынарны ўрач устанавіў —

даярка не вінавата. А яна не згадзілася: «Усё роўна вінавата. Відаць, не дагледзела». І на месца загінушай цялушки прывяла і паставіла на ферму сваю. Як ні прымушалі забраць назад — адмовілася. Адмовілася і ад платы за сваё цялё.

— Колькі ж вы выгадавалі маладняку?

Настава Рудольфаўна ідзе па праходзе. У станках рослыя, укормленыя цяляты — адно ў адно, 70 галоў. Гадуе іх Насця да шасцімесячнага ўзросту. Важаць яны па 170—190 кілаграмаў. Потым набірае другую группу. Такім чынам за год вырошчае 140 галоў. Лепшыя цялушки пакідаюцца для ўзнаўлення статку, астатні маладняк ставяць на адкор.

Гады з чатыры назад у калгасе пачалі камплектаваць племянное ядро. Зайшоў на ферму старшыня калгаса Яўген Ігнатавіч Лёля.

— Ну, як малако, не спадае? — пацікавіўся ён.

— Не, на прыбаўку ідзе.

— Гэта добра. Дык вось, хачу параіцца з вамі. Будзем камплектаваць племянное ядро. Якіх кароў туды забіраць?

— Лепшых, значыць?

— Вядома, не горшых.

Спахмурнелі жанчыны, задумаліся.

— Ядро ядром, — запярэчыла даярка Таццяна Кулеш. — А як жа ў нас?

— І ў вас папаўненне добрае будзе. Атрымаецце цялушки, якіх гадавала Герман.

І прыцілі кабеты, бо ведаюць: усе гадаванцы Наставі Рудольфаўны робяцца каровамі-рэкардысткамі. Ніводная з іх не дae за год менш трох тысяч кілаграмаў малака. А ад некаторых надойваюць да шасці тысяч. Калгас імя Гарбачова зацверджан племянной жывёлагадоўчай гаспадаркай. Маладняк чорна-пярэстай пароды, які тут вырошчаецца, амаль уесь праходзіць праз нястомныя, умелыя рукі старэшага жывёлавода Наставі Герман.

Юрковіцкая фермы па праву сталі школай перадавога вопыту. Сюды часта наведваюцца экспурсанты не толькі з Любанскага, але і з іншых раёнаў рэспублікі. Настава Рудольфаўна гутарыцца з гасцямі, расказвае, як трэба працаваць.

Настава Рудольфаўна Герман узна-гароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, а нядаўна ўдастоена высокага звання Героя Сацыялістычнай Працы. Аднавяскоўцы выбралі яе дэпутатам у абласны Савет дэпутатаў працоўных.

В. БЫЧОК

## НА ЗДАРОЎ, МАЛЕНЬКІ!

Усвяляваная маладая жанчына ўбегла ў кабінет участковага педыятрапа.

— Доктар, даражэнская, памажыце! Шэсць гадзін Алёнка нічога не ела, няма ў мяне малака, не ведаю, што і рабіць!

Не ўпершыню Вера Паўлаўна чула пра такое «гора». Што ж, для маці, асабліва маладой, гэта і сапраўды гора: двухтыднёвы першынец гала-дае, прычым па яе віне.

— Не трэба гэтак хвялявацца, — супакойвала ўрач маладую маці. — Бываюць выпадкі, калі малако на дзень-два знікае ці колькасць яго памяншаецца, але потым паяўляецца зноў. Галоўнае цяпер — добра харчавацца. Менш нервуйцеся. Алёнку часова будзем карміць донарскім малаком. Калі ж малако не паявіцца зусім — таксама бяды невялікай: назначым вашай дзяўчынцы штучнае харчаванне.

На жаль, малако ў маці так і не паявілася. Давялося Алёнку, як кажуць, выкормліваць штучна.

— Каб вы бачылі цяпер гэтую дзяўчынку! — кажа Вера Паўлаўна. —

Красуня, спартсменка! Дадатковае вітамінае харчаванне мы выпісаем многім дзесяцям: калі ў маці не хапае малака або яно не вельмі якаснае, калі дзіця слаба прыбаўляе ў вазе або марудна развіваецца.

Адрес гэтай лячэбнай установы ма-ла хто ведае. Бацькі ў назначаны час прыходзяць у свае дзіцячыя кансультаты і забіраюць каштоўныя бутэлочки. А хто ж гатуе смачную ежу для малышоў?

— Дыетычныя сёстры Е. І. Кавалёва, З. А. Красуцкая, К. І. Зыль, Г. Ф. Філіповіч, В. А. Меляшкевіч і іншыя, — расказвае загадчык Мінскай гарадской малочнай кухні Л. П. Цуркан-Чала. — Усе яны працујуць тут больш як па дваццаць гадоў. Працујуць старанна, аператыўна — кожны дзень трэба прыгатаваць больш як 20 тысяч бутэлочек і развезці па 37 раздатачных кропках.

Больш як 8 тысяч кліентаў абслугоўвае Мінская гарадская малочная кухня. Асартыменту страў, якія тут гатуюцца, можа пазайздросціць найлепшае прадпрыемства грамадскага харчавання: аж 19 называў. Вось што, напрыклад, атрымлівае дзіця першага месяца жыцця: сумесь № 3, кефір В., творог, смятанку — усё ў спецыяльнай дазіроўцы. Для дзяцей, якія марудна прыбаўляюць у вазе, гатуеца бялковае малако — смачная тварожна-малочная маса, вельмі багатая на бялкі. Шмат у якія сумесі да-бяўляюцца вітаміны. Асабліва багатая на вітаміны группы В дражджавая паста.

Там, дзе гатуеца ежа для малень-кіх, пануе абсолютная чысціна. Сыравіна, посуд старанна стэртылізуюцца. У асобным памяшканні рыхтуеца сумесь колібактэрын, прызначаная для дзяцей са страўнікамі захвор-ваннямі.

Вельмі падабаюцца маленікі мін-чанам кісель з журавін, сокі, сумесі з гародніны, мясныя булёны. Для маці гэта вялікая дапамога, бо рыхтуваць такія стравы ў хатніх умовах цяжка, патрэбна вялікая дакладнасць, інакш трацяцца каштоўныя вітаміны. На жаль, цяпер гэтую прадукцыю кухня не выпускае, бо не хапае ма-гутнасцей. Але неўзабаве зноў пачнеца яе выпуск.

Калектыў асвою і хутка будзе вы-пускаць іншінае малако, якое па сваім саставе вельмі блізкае да ма-лака маці; каліевую сумесь, у склад якой уваходзяць слівы, разынкі, лі-мон.

Малочная кухня працуе кругласу-тчна, бо працэс прыгатавання і вы-трымкі сумесі перапыніць нельга. У шэсць гадзін раніцы з варот кухні выязджаюць у рэйс трэх аўтамашынны з каштоўным грузам. Спяшаецца вадзіцель Сямён Антонавіч Доўгі: нельга марудзіць, бо «спажывец» капрызы, чакаць не ўмее. Захацеў есці — падавай! Праводзіць у шлях сваю прадукцыю старшая дыетычнай сястра Вера Пятроўна Андрушкевіч. Прадукцыя добрая, смачная. Прыем-нага апетыту, маленікі!

В. ПІЛЕЦКАЯ



У апавяданні аўтар апісвае жыццё тых слаёў насельніцтва ФРГ, хто не мае ўлады і маёmacі.

Этую гісторыю я пачуў у адну з тых летніх начэй, калі працаўашаў машыністам на маторнай баржы «Габрыель».

На гэтай баржы мы перавозілі па Рэйне каменны вугаль і розныя іншыя грузы. Каманда баржы складалася з трох чалавек. У нашага «капітана» быў брат Андрэ. Хаціна Андрэ стаяла на самым беразе ракі, і іншы раз мы спыняліся дзенебудзь паблізу ды ішлі да яго начаваць. Разам з Андрэ жыла ягоная хатняя работніца, маленькая, рухавая кабеціна гадоў сарака.

У той ліпеньскі вечар, калі мы пераступілі парог хаты Андрэ, нас уразіў плач дзіцяці. Даносіўшы ён з суседняга пакоя. Дзіця? Адкуль яму было ўзяцца тут? Мы добра ведалі, што ні Андрэ, ні ягоная служанка дзіцей не мелі.

— Малое? Чыё? — здзвіўся капітан.

— Сумная гісторыя,— адказаў Андрэ.— Аднак цябе, браце, яна наўрад ці кране, як не кранула некалі і мая бяды.

Капітан закусіў губу і прамаўчаў.

Андрэ прынёс віна, напоўніў шклянкі і пачаў расказваць:

— Два гады назад я жыў у іншым месцы, кіламетры за два ад ракі. Там займаўся вінаградарствам. Справы ішлі няблага, жыў — не тужыў, быў упэўнены ў заўтрашнім дні. Толькі вось д'ябал падбіў заняцца спекуляцыяй зямлём. Мне здавалася, што нічым не рызыкаваў. Аднак мне гэта толькі здавалася. Я і не здагадваўся, што бяды ўжо навісла над маёй галавой: я запазычыўся.

Людзі кажуць, што бяды адна не ходзіць.

Раніцай, калі я працаўашаў у вінаградніку, загарэлася мая хата. Ні будынка, ні маёmacі ўратаваць не ўдалося: агонь знішчыў усё. Страхавая фірма прыслала агентаў. Тыя доўга хадзілі, круцілі ўсё і так і гэтак, аднак прычыну пажару ўстанавіць не здолелі. Мне адмовілі ў выплаце страхоўкі да канчатковага высвя酌лення справы. Крэдыторы заклалі ў залог маю зямлю, і я мусіў падацца ў горад.

Пасля доўгіх пошукаў мне там, нарэшце, удалося паступіць на працу ў брыгаду дворнікаў. Працаўалі толькі ўначы. Я прывык да начнай працы, і з цягам часу такога роду занятак

бязі зацікавяць дзяўчыну, аднак яна слухала надзіва ўважліва. І калі я замаўкаў, прасіла расказваць далей. Я напружваў памяць і ўспамінаў усё новыя і новыя гісторыі. Аднойчы загаварыў пра сваё першае кахранне. Трэба было толькі бачыць, як пасвятлі пры гэтым вочы дзяўчыны. Я ўзрадаваўся і расказваў да таго часу, пакуль, нарэшце, і сам не засумніваўся, ці было ўсё гэта на самай справе. Успомніўшы, што тое маё кахранне скончылася для мяне вельмі сумна, я змоўк. Мне кінулася ў вочы, як глыбока ўздыхнула дзяўчына, нібы ёй самай давялося перанесці глыбокі боль.

Аднойчы вечарам нездадоўга да таго, як мне трэба было ісци на работу, дзяўчына прыйшла да мяне. Прыхіліўшыся да каменнай сцяны, яна ціха прамовіла: «Андрэ, мяне таксама нехта пакахае?»

— Безумоўна,— адказаў я.

— Пакахае, нягледзячи на тое, што я бедная і жыву ў гэтым бункеры?

Пры гэтых словаах на вачах дзяўчыны выступілі слёзы.

— Дзіва што пакахае! І ты дарэмна набрала сабе такога глупства ў галаву.

— Я не набрала, Андрэ, аднак...

— Што аднак?

Бледны твар дзяўчыны раптам наліўся густой чырванню.

— Тут, у гэтым падзямеллі, людзі не ўмеюць любіць! — зачычала яна.

Такой усхваляванай мне яе яшчэ не даводзілася бачыць.

— Разумееш, тут у людзей іншыя клопаты, шмат клопатаў...

— Так, толькі адны клопаты! І больш нічога! — перапыніла мяне дзяўчына.

— Таму любоў адышла на задні план... — працягваў я, хоць сам і не вельмі верыў у свае слова.

Пасля гэтай размовы мінула ўсяго некалькі месяцаў, аднак якія перамены адбыліся з дзяўчынай! Яна стала жыццярадасная, шмат смялялася, а часам вярталася дадому пазней звычайнага. Я не спрабаваў даведацца, што здарылася, аднак усім нутром адчуваў: дзяўчына пакахала. А неўзабаве яна аб'явіла, што выходзіць замуж.

# Андрэ і дзяўчына з бункера

Дытар БАЙЕР

Мал. Ю. Пучынскага

мне нават пачаў падабацца. Начная цемень хавала ад людскіх вачэй, а глядзелі людзі на нас па-рознаму: адзін са спагадай, другі са знявагай, і прыемнага ў гэтым было мала.

Я пасяліўся ў бункеры. Там у мяне быў свой катух велічынёй у некалькі квадратных метраў. Плаці за яго я не шмат — усяго 15 марак у месяц. Побач са мной у такім жа катуху жыў адзін алкаголік. У таго п'яніца была надзіва прыгожая дачка, чарнявая васемнаццацігадовая дзяўчына. Маці дзяўчыны загінула ў час налету авіяцыі ў сорак пятым, асколкамі бомбы дзяўчыну параніла, таму яна крышачку кульгала. Вайна, відаць, моцна падзеянічала на псіхіку яе бацькі, і ён спіўся канчаткова. Калі не было ўжо куды дзецца, пасяліўся ў тым смярдзючым бункерам, які стаў для яго апошнім прыпынкам. Ен і загінуў ад гарэлкі: неяк, напіўшыся, завалокся ў раку і ўтапіўся.

Пасля смерці бацькі дзяўчына зусім упала духам. Я стараўся падтрымаць яе, чым мог, толькі хутка зразумеў, што ёй патрэбны не толькі спагада і суцяшэнні, але і любоў таксама. А адкуль мне было ўзяць тую любоў, мне, чалавеку, які за свой век і ўласнага дзіцяці не здолеў займець? Чым я мог даставіць ёй радасць? Гульнёй у карты ці лаянкай, якую штоноч чуў на вуліцы?

Аднойчы я ўсё-такі адважыўся і пачаў, як умеў, апавядыць дзяўчыне пра сваё жыццё. Я расказаў аб сваёй роднай вёсцы, што стаяла на беразе Рэйна, аб вясенних разводдзях, аб tym, як, замест таго, каб ісці ў школу, я бавіў час на рэчцы або ў садочку, дзе трymаў чарапаху. Я не думаў, што такія дро-

— Ен любіць мяне, Андрэ,— даверліва прызналася яна.

А праз некалькі дзён непадалёку ад нашага бункера спыніўся легкавы аўтамабіль. З яго выйшаў малады мужчына і памахаў дзяўчыне рукой. Мы з ёй стаялі тады ля дзвярэй і размаўлялі. Дзяўчына кінулася да яго, аднак тут жа схамянулася, падышла да мяне і працягнула руку.

— Бывай, Андрэ.

— Бывай. Жадаю шчасця.

Пасля яе ад'езду жыццё маё пацякло сумна і аднастайна. Страхавая фірма, як і раней, з месяца ў месяц цешыла абязцанкамі. Тады-сяды дзяўчына прысылала невялічкую паштоўку, пісала, што жывеца ёй няблага. Больш яна нічога не паведамляла аб сабе, але я і гэтаму быў рады блясконца. У тыя дні, калі я атрымліваў ад дзяўчыны паштоўку, мне рабілася вельмі радасна на душы, і, нават прыбіраючы самыя брудныя вуліцы горада, я не лаяўся.


У гosci да дзяўчыны я не хадзіў. Я не хацеў, каб маё з'яўленне выклікала ў ёй напамінаў аб жыцці ў бункеры.

Неяк я вярнуўся пасля начнай працы вельмі змораны і адразу заснуў моцным сном. Я праспаў увесь дзень і прачнуўся толькі ўвечары. Прачнуўся, зірнуў у акно і... убачыў на вуліцы сваю былую суседку.

— Ты?! — узрадаваўся я і тут жа перапалохаваўся. — Якім чынам ты апнулася тут?

— Андрэ,— ціха прамовіла дзяўчына і заплакала.

Я пачаў супакойваць яе і раптам заўважыў, што яна цяжарная.



— Андрэ, я зноў буду жыць у сутарэнні. Мы былі не зарэгістраваныя. Тады я нічога не сказала табе пра гэта.

Мяне затрэсля, затрэсля ад злосці на таго невядомага мне нягодніка: ён выкінуў дзяўчыну, нібы реч якую, калі яна стала непатрэбнай яму.

Мінула некалькі месяцаў. Аднойчы вечарам, калі я накіраваўся на работу, дзяўчына таксама выйшла на вуліцу разам са мной. «Цікава, куды гэта яна збіраецца нанач», — падумаў я. Тады мне здалося, што яна проста выйшла пагуляць перад сном. Аднак па дарозе ў дзяўчыны пачаліся схваткі. Мы прысели на лаўку, і я сказаў, што трэба вярнуцца дадому. Аднак яна і слухаць нічога не хацела пра гэта. Больш того, мая прапанова напалохала яе.

— У бункер я нізавошта не вярнуся, Андрэ! — запратэстала яна. — Няўко ты не разумееш, што сваё дзіця я не могу нарадзіць у тым смярдзючым сутарэнні. Я баюся бункера!

Я выклікаў хуткую дапамогу, а назаўтра наведаў яе ў бальніцы. У яе ўжо быў сын. Такой шчаслівай я яшчэ ніколі яе не бачыў. «Што будзе, калі яе прымусіць светлы і чисты пакой бальніцы змяніць на цёмны катух у сутарэнні?» — думаў я.

Мінула лета. Усе дні дзяўчына жыла толькі сваім дзіцем. Жылося ёй нялёгка, яна вельмі схуднела і стала яшчэ больш бледнай. Аднойчы мне далі адгул, і ўвечары я застаўся дома. Калі дзяўчына прыйшла да мяне, я зразумеў, што здарылася нейкая бядка. Дзяўчына расказала, што сягоння яна зварнулася за дапамогай да бацькі сваіго сына. Аднак той і слухаць яе не захацеў. Спачатку ён пасмаяўся з яе, а затым пачаў біць. У роспачы яна схапіла цяжкую вазу і стукнула яго па галаве. Затым забрала са стала залатую запальнічку і некалькі гадзін назад прадала яе. Цяпер яна прыйшла да мяне прасіць пары і дапамогі.

А чым я мог дапамагчы? У мяне ж такія правы, як і ў астатніх жыхароў сутарэння.

Той нягоднік заяўў у паліцыю, і праз некалькі дзён дзяўчыну арыштавалі. Да гэтага выпадку на маю суседку ніхто не звяртаў ніякай увагі. У жыхароў бункера быў няпісаны закон: не ўмешвацца ў справы іншых. Цяпер жа ўсё змянілася. Я расказаў ім пра лёс беднай жанчыны. Дзіўная реч, да гэтага выпадку людзі аднесліся вельмі чула.

Праз два тыдні адбыўся суд. Ен вынес рашэнне: шэсць месяцаў турэмнага зняволення. Адбываць пакаранне жанчына павінна была праз месяц пасля суда. Такую адтэрміноўку ёй дали, напэўна, з-за дзіцяці.

У той дзень, калі я праводзіў яе да турмы, сонца свяціла холадна і цьміна. Жанчына неслася на руках свайго хлопчыка. Яго я у той жа дзень павінен быў перадаць у прытулак. Гэта была просьба, і не выкананаць яе я не мог. Падыходзячы да турмы, мы разгубіліся: ля варот сабралася некалькі дзесяткаў жанчын — нашых суседак па бункеры. Яны прыйшлі сюды, каб на час зняволення забраць да сябе дзіця. Хоць такая чуласць з іх боку і вельмі кранула дзяўчыну, яна, аднак, не згадзілася. Неўзабаве за ёй зачыніліся абабітые жалезам дзвёры.

Было ўжо далёка за поўнач. Наш капітан драмаў, а мы прадаўжалі ўважліва слухаць расказ Андрэ.

«Праз некалькі дзён страхавая фірма выплатіла мне гроши. Тады я купіў сабе гэту хачіну і забраў з прытулку хлопчыка».

Мы сядзелі за столом да самага світання, а калі прачнүўся капітан, развіталіся з гаспадаром і пайшлі на свой «Габрыель». Неўзабаве мы зноў плылі на поўнач, міма стракатых віл і велізарных заводскіх карпусоў. Недзе там хаваліся бункер і турма.

З нямецкай мовы пераклаў А. КЛІМЧЫК

# У ІМЯ І СЛАВУ РОДНАЙ ПЕСНІ

Да 80-годдзя Р. Р. Шырмы

Гісторыя сучаснай беларускай культуры ведае нямала выдатных імен, якія навечна ўпісаны залатымі літарамі ў яе скрыжали, — імён людзей, найбольшым клюпатам якіх праз усё жыццё было і ёсьць узбагачэнне і ўзвелічэнне духоўных набыткаў свайго народу. Сярод гэтых славных імен з поўным правам, хораша і ярка, даўно ўжо свеціца імя Рыгора Раманавіча Шырмы — аднаго з верных і таленавітых сыноў зямлі беларускай.

Наўрад ці знайдзеца хоць адзін чалавек у нашым краі, раўнадушны да лёсу роднай песні. Хто пры кожнай сустрэчы з гэтым іменем не пранікаўся б найглыбокім і найсардэчным пачуццём удзячнасці і пашаны да яго, хто не быў бы радасна ўсцешаны ад думкі, што з'яўляецца сучаснікам і суйчыннікам гэтага незвычайнага чалавека і мае магчымасць прычасціца душой і сэрцам да высокага плёну яго магутнага таленту.

Патрыярх беларускай музыки...

Тонкі, дасканалы майстар харавога мастацтва...

Маг-чараўнік роднай песні, яе самаадданы прапагандыст і папулярызатор...

Нястомны фальклорыст-збиральнік, чымі клупатамі ўратаваны ад забыцця неацэнныя скарбы народнай пазіі і музыки...

Патрабавальны і клупатлівы настаўнік-педагог, да слова якога ўважліва прыслухоўваецца ўжо не адно пакаленне дзеячоў нацыянальнага мастацтва...

Такі ён — наш дарагі Рыгор Раманавіч, народны артыст Савецкага Саюза, старшыня праўлеіня Саюза кампазітараў Беларусі, член Саюза савецкіх пісьменнікаў, актыўны грамадскі дзеяч, прости, шчыры і сардэчны чалавек.

А началося ўсё ў далёкія і нялёгкія часы — паўвека таму назад, у былой Заходній Беларусі, што стагнала пад пятой паноў-акупантай. А началося — з веры ў неўміручую матчыну песню, у хараство яе напеву, у сілу і моц роднага пазычнага слова. З неадольнай веры ў тое, што народная песня — гэта не толькі сущэшнне і супакаенне для збалелай і спакутаванай душы, але і магутны сродак абуджэння сацыяльнай і нацыянальнай самасвядомасці, палітычны заклік да барацьбы з агулем і шчасце бацькаўшчыны. Гэта вера — а яна жывілася і падтрымлівалася гарачай без-

запаветнай любоўю да роднай песні — і павяла Рыгора Раманавіча дарогамі і сцежкамі краю — наступрач вялікаму, нялёгкаму, але прыгожаму і шчасліваму лёсу. Яго жыццёвым лёсам стала пропаганда і папулярызацыя народных беларускіх песен. Гэтым ён жыў, пра гэта думаў і тады, калі кіраваў хорам Віленскай беларускай гімназіі, і калі наладжваў спектаклі і канцэрты з беларускім рэпертуарам у розных гарадах і мястэчках краю, і калі выступаў з лекцыямі аб беларускай пазіі і музыцы, і калі быў кіраўніком універсітэцкага хору ў Вільні. Гэтыя яго нязменныя клупат набыў яшчэ большы размах і маштабы, калі на быўшыя «крэсы ўсходнія» прыйшла Савецкая ўлада. Неўзабаве пасля вызвалення Рыгор Раманавіч становіца арганізаторам і мастацкім кіраўніком прафесіянальнага ансамблю песні і танца, які ў студзені 1940 года распачаў работу. Напэўна, нямногія тады маглі прадбачыць, які зайдросны шлях пройдзе гэты мастацкі калектыв у наступных дзесяцігоддзях, што ён так громка праславіцца сваімі творчымі заваёвамі — і ў роднай Беларусі, і далёка за яе межамі. У 1950 годзе ансамбль быў рэарганізаваны ў Дзяржжаўны хор БССР, а пазней у харавую капэллу, якой у 1957 годзе было нададзена ганаровае званне Дзяржжаўнай акадэмічнай харавой капэлы Беларускай ССР. І праз усе гады яе нязменным мастацкім кіраўніком, яе душой і натхніцелем быў Рыгор Раманавіч Шырма. Гэта дзяякоўчы яго настомнаму клупату, яго самаахвярнай працы і выдатнаму музычнаму таленту капэла стала тым, чым яна сёня з'яўляецца, а з'яўляецца яна, як справядліва сказаў кампазітар Вано Мурадэлі, «славай і гордасцю савецкай харавой культуры Беларусі».

Тысячы канцэртаў, з якімі выступіла за гады свайго існавання «капэла Шырмы» — гэта тысячы незабытых сустрэч з яркай і самабытнай творчасцю таленавітага і герайчнага беларускага народа. Так ажыццяўлялася вялікая і высакародная мэта мастака-патрыёта — паказаць усюму свету хараство і веліч роднай песні, а праз яе — хараство і веліч душы народа, глыбокую чалавечнасць, жыццёвасць і сілу яго нацыянальнага харектару. Яшчэ ў прадмове да свайго першага зборніка беларускіх народных песен, які выйшаў у Вільні ў 1929 годзе,



Шырма пісаў: «Цудоўная, шчырая, як народнае сэрца, мелодыя, высокапазычны верш народнай пазіі з яго наўўнымі чаруючымі вобразамі і зваротамі, — усё гэта разам узятае падымае беларускую песню на высокамастацкі п'едэстал». Сёння мы можам з гордасцю заявіць, што мастацкі п'едэстал нашай песні стаў яшчэ нашмат вышэйшы, што яе непаўторнае гучанне ўжо разносіцца далёка-далёка па цэлым свеце.

У кожнага сапраўднага мастака ёсьць сваё творчое шчасце, і кожны з іх па-свойму яго разумее. Рыгор Раманавіч сваё мастакоўскае і чалавече шчасце сціпла і мудра бачыць у тым, што яму давялося жыць і сустракацца з людзьмі, «чымі вуснамі народ расказваў пра сябе, пра свой смутак і радасць», г. зн. з самароднымі талентамі, ад якіх ён з удзячнасцю прымаў, убіраў у сэрца дзвясонія скарбы роднай пазіі. «Дакранаючыся да гэтых талентаў, я заглянуў у бяздонныя крыніцы народнай песнітворчасці, ад якой, як зачараўаны, не ў сілах ужо адварацца. Я бязмежна шчаслівы, што яны памаглі мне захаваць найвялікшыя каштоўнасці музычнай культуры нашага народа».

Але сабраць пазычныя і музычныя скарбы народа (а Рыгор Раманавіч выдаў некалькі тамоў беларускіх народных песен з нотамі) — гэта толькі палавіна задачы. Не менш важна найлепшыя перлы народнай песнітворчасці зноў вярнуць народу ў таленавітай мастацкай апрацоўцы, шырокая папулярызацца іх праз майстэрскія прафесійнае выкананне, праз са-мадзейнасць і праз школу. Некалькі месяцаў назад Рыгор Раманавіч на старонках адной з рэспубліканскіх газет змясціў артыкул пад вельмі выразнай і

трапнай назвай: «Запяе школа — запяе ўесь народ». Калі б толькі змаглі кіраўнікі школ услухацца ў гэты наказ — яны б зразумелі, які глыбокі і мудры сэнс заключаны ў ім, якая вялікая — усенароднага, дзяржаўнага значэння — паставлена ў ім задача!

Слаўнае і прыгожа жыццё Рыгора Раманавіча належыць перш за ўсё беларускай музыцы, але яго творчая дзеяйнасць ахоплівае і іншыя ўчасткі духоўнай культуры народа. Хіба можна, напрыклад, прамаўчаць і не ўспомніць яго даўнюю дружбу з беларускай пазіяй і яго заслугі перад ёю? Нагадаю толькі два факты. Трыццаць пяць гадоў назад Рыгор Шырма быў рэдактарам і выдаўцем першай кнігі рэвалюцыйнай пазіі Максіма Танка «На этапах». Хіба ў тых умовах гэта не быў грамадзянскі і патрыятычны подзвіг? А сёлета выходзіць з друку складзены і адрэдагаваны Рыгорам Раманавічам зборнік вершаў пэзія — «На этапах». Хіба ў тых умовах гэта не быў грамадзянскі і патрыятычны подзвіг? А сёлета выходзіць з друку складзены і адрэдагаваны Рыгорам Раманавічам зборнік вершаў пэзія — «На этапах». Хіба ў тых умовах гэта не быў грамадзянскі і патрыятычны подзвіг? А сёлета выходзіць з друку складзены і адрэдагаваны Рыгорам Раманавічам зборнік вершаў пэзія — «На этапах».

Рыгору Раманавічу — восемдзесят. Больш пайвека аддаў ён настомнай і самаахвярнай працы на ніве роднай культуры. Багаты, незвычайна багаты плён яго працы — плён, які карыстаюць і будуть карыстаць многія-многія пакаленні нащадкаў. А ён па-ранейшаму жыве клупатамі пра родную песню, па-ранейшаму молада свеціца яго добрыя вочы, памададому горача б'еца яго вялікае, неспакойнае сэрца.

Доўгіх вам год жыцця і моцнага здароўя, дарагі Рыгор Раманавіч!

Ніл ГЛЕВІЧ

## Жанчына і быт

**Д**А прадаўца мяснога аддзела чаргага — чалавек пяць. Жанчыны толькі-толькі з работы, падганяюць прадаўца. Тая, што стаіць апошній, нездаволена:

— І хто толькі выдумаў гэтае самаабслугоўванне? Ля прылаўка пастой, у касу пастой. Ды яшчэ на контролі «таможны агляд»!

— Навошта вы так, — угаворвае прадаўца. — Вы ж і раней тут усё куплялі. Хіба цяпер больш часу траціце?

— Час стаў дараражэшы, таму і шкада марнаваць яго, — падводзіць вынік самая маладая пакупніца.

І ў магазіне, і дома, і на працы ўзнікаюць дыскусіі на гэтую тэму: самаабслугоўванне. Імклівы бег часу мы вызначаем іншы раз па зменах, якія адбываюцца з навакольнымі людзьмі або з абстаноўкай: паступіў у інстытут хлопец з нашага двара, якога мы памяталі ў калясцы, выраслі на дварэ дрэвы — не пазнаць, неяк непрыкметна ўзняўся па суседству дом... А ці зауважалі мы, як вырас — на галаву вырас — за кароткі час наш гандаль: адыходзіць у мінулае прылавак, які бар'ерам аддзяляе тавар ад пакупніка, інакшы цяпер прадаўца, іншыя сталі і мы, пакупнікі, выраслі на шыя магчымасці і патрабаванні, іншыя сталі і ўзаемаадносіны пакупніка і прадаўца. А як непазнавальна паширыўся выбар, асартымент тавараў! У 1970 годзе, у сярэднім на кожнага жыхара рэспублікі іх прададзена на 579 рублёў — на 61 працэнт больш, чым у 1965 годзе. Аб'ём рознічнага таваразвароту ў 1975 годзе складзе 218 мільярдаў рублёў.

Калі прытымлівацца логікі лічбаў, то і колькасць работнікаў гандлю павінна няўхільна расці. Але ж дзе ўзяць столькі людзей? Статыстыкі з хранометрамі, фактамі і лічбамі ў руках пераканаўча даказваюць неабходнасць і перавагу

Любы тавар — да вашых паслуг у магазіне самаабслугоўвання № 50 Фрунзенскага райхарчгандлю сталіцы. Сэнаноміўшы дарагія мінuty, выходзіць з магазіна пакупнік.

ца, хутка знаходзіць патрэбную і найбольш прыдатную пару. Глядзіш на наладжаную работу гандлёвага прадпрыемства — і здаецца, што ніякіх цяжкасцей ніколі не было, настолькі натуральная ў гэтым магазіне новая форма.

Праўда, дырэктар гэтага перадавога па паказчыках магазіна Іван Мікалаевіч Дудзянкоў, смеючыся, успамінае:

— Для мяне пераход на новую форму пачаўся з вымовы за нерашучае ўкараренне. А цяпер таваразварот магазіна значна павялічыўся, павысілася заробтная плата прадаўцу, а колькасць іх паменышлася на 4 чалавекі.

Спытаце, ў любога пакупніка (дарэчы, такі эксперимент быў), што ён думае пра аблугаўванне ў «Чаравічках», — адказ будзе толькі станоўчы. Зручна, зручна і яшчэ раз зручна!

Зрабіць працэс куплі кароткім, прыемным, найбольш мэтазгодным — такую мэту ставяць перад сабою работнікі гандлю. Але ці заўсёды дасягаюць яе? На жаль, не заўсёды. У пагоні за высокім працэнтам укарарення прагрэсіўных форм гандлёвия работнікі, змяніўшы шыльду і выкінуўшы прылавак, часам ліцаць магазінам самаабслугоўвання цеснае, выпадкова прыстасаванае памяшканне. Тут нязручна і пакупніку і прадаўцу. У такім магазіне і нараджаюцца размовы, прыведзены ў пачатку артыкула. Якая ж карысць ад такога самаабслугоўвання? Механізаваць падачу тавараў немагчыма, выставіць іх у поўным аб'ёме няма дзе. Каб засцерагчы сябе ад магчымых выпадковасцей, загадчыкі магазінаў «забываюцца» пакласці на горках дробязі накшталт чаю, кавы. Самаабслугоўванне такога роду — хутчэй самападман, чым выйгрыш часу.



## КАЛІ ЗНІК ПРЫЛАВАК

самаабслугоўвання. Яны кажуць: самаабслугоўванне ў гандлі — гэта дзесяць гадзін за тыдзень, сэнаномленых для кожнай сям'і. Гэта магчымасць прадаць у два-три разы больш тавараў з аднаго квадратнага метра плошчы. Перавесці тысячу магазінаў на самаабслугоўванне — гэта тое самае, што адкрыць яшчэ 150 новых магазінаў. І яшчэ фактары, якія не паддаюцца ўліку: паляпшаецца культура аблугаўвання, менш перавалак, пакупніку даецца максімальная свобода пры выбары тавару. Словам, эканамічныя выгады самаабслугоўвання — відавочныя. Яскрава бачны і практичныя выгады.

Насельніцтва Віцебска, напрыклад, ахвотна наведвае магазін «Чаравічкі». Прасторны, выгодны, ён выстаўляе на стэлажах для пакупніка адначасова 4 тысячы пар абутку. У гандлёвай зале цяпер абутку стала больш, як у падсобках. Пакупнік ведае, дзе прадаюць абутак яго размеру, лёгка арыентуец-

Перавод на самаабслугоўванне — працэс шматганны. Захапіўшыся ліквідацыяй бар'ераў-прилаўкаў у літаральнym сэнсе, некаторыя работнікі гандлю аказаліся непадрыхтаванымі да таго, каб ліквідаваць бар'ер психалагічны.

Сапраўды: аб психалогіі сучаснага пакупніка, які ходзіць у магазін самаабслугоўвання, мы ўспамінаем ад выпадку да выпадку, карыстаючыся старой фармуліроўкай «пакупнік заўсёды мае рацыю». Але ж можна тысячу разоў мець на сваім баку праўду — і пайсці з магазіна з сапсанам настроем, калі кантролёр, нават не зірнуўшы на вас, раптам скажа: «Учора папаўся злодзея, а з выгляду нібы таксама быў прыстойны чалавек». Гэта «таксама» адразу ператварае вас з пакупніка ў патэнцыяльнага злодзея, і вам ужо нешта не надта хочацца эканоміць час на самаабслугоўванні. Таму, на нашу думку, разам з пераходам на самаабслугоўванне трэба рыхтаваць да новых абавязкаў і

прадаўца. Гэта вельмі важная і складаная наука — аб суадносінах даверу і пільнасці, такту і патрабавальнасці. Першыя раздзелы яе ўжо напісаны калектывамі перадавых магазінаў.

Прыязджаючы ў Гомель, я не пропускаю выпадку зайдзіці ў магазін гомельскага гархарчгандлю «Арэса», што ў мікрараёне пасёлка Фестывальны. Прыміна здзіўляе тут дысцыплінаванасць пакупнікоў. Уваходзячы ў магазін, яны абавязковая пакідаюць свое сумкі і бяруць у руки стракатыя пластмасавыя кошыкі для пакупак. Усё гэта хутка, не марудзячы, не затрымліваючыся. Гэтак жа хутка аблугаўваюць іх касы пры выхадзе. Тут няма і ў паміне двайнога кантролю, якім так злоўжываюць у шмат якіх магазінах.

— Як вам удалося прывучыць пакупнікоў да дысцыпліні? — спыталася я ў дырэктара магазіна Кацярыны Мікалаеўны Логінавай. — У іншых магазінах байкатуюць кошыкі.

— Можна сказаць, чыста аўтаматычна. У магазіне павінен быць цвёрды ўнутраны распарадак. І ніякіх выпадковасцяў. Калі пакупнік пакінуў сваю сумку, ён павінен быць упэўнены, па-першае, у неабходнасці гэтага і, па-другое, у тым, што яна будзе ў поўной захаванасці. Ніводны прапажкі ў нас не было. Праўда, рэчы, гроши, сумкі часта забываюць — потым прыходзяць, дзякуюць за тое, што захавалі.

Вось так непрыкметна, паступова, не-назойліва і прыгожа выхоўвае свайго пакупніка магазін «Арэса». Разам з новай формай абслугоўвання ўнесены ў работу і новы змест — тое, чаго часам так не стае некоторым магазінам, дзе пільнасць мяжует ледзь не са знявагай пакупніка. Вядома, «пакупнік заўсёды мае рацю», але як растлумачыць жанчыне, якая прыйшла ў магазін самаабслугоўвання, што масла і каубасу ня-зручна ды і некультурна класці ў сумачку побач з документамі і насоўкай. Ды і прадаўцу няёмка сярод гэтага жаночага набору шукаць вачыма тавар, куплены ў магазіне.

Эканоміць час — вось галоўная задача самаабслугоўвання. На жаль, у некоторых магазінах мы марнуем яго недараўальна. І 90 працэнтаў марнатраўства — ля вузлоў разліку. Ля старых касавых апаратаў ляжаць прымітыўныя лічыльнікі. Колькі часу пройдзе, пакуль касір падаб'е вынік!


А за прылаўкам? Усё яшчэ гіры на вагах, нажы, якімі ўручную наразаюць і ўзважваюць каубасу, масла, сыр. Уручную наліваюць малако, смятану, алей. Прамысловая фасоўка пры цяперашнім масавым пераходзе на самаабслугоўванне прыкметна адстae ад патраб дня.

Але гэта, як кажуць, агульны недахоп. Горш, калі ў дадатак пачынаецца і мясцовая самадзейнасць. Магазін па вуліцы Радыстаў у Мінску мае шмат пакупнікоў — раён бойкі. Нядайна тут уведзена самаабслугоўванне. Але што гэта? Прадавец каубаснага аддзела адпускае каубасу толькі па чэках. Пакупнікі, патаптаўшыся ў чарзе, ідуць выбіваць чэк, вяртаюцца, забіраюць пакупнікі і прадаўцу ўзважаюць іх яшчэ раз, пры выхадзе — кантралёру. Часу траціца больш, чым пры старым метадзе абслугоўвання. Новая песня — ды на стары лад.

Пара станаўлення заўсёды звязана з цяжкасцямі. Такую пару перажывае зараз гандаль, які шырокім фронтам пераходзіць на самаабслугоўванне. Недалёкі ўжо той час, калі працэс куплі будзе аўтаматызаваны. Тавары будуть мець этыкеткі, пакрытыя ферамагнітным лакам. Касір дакранаецца да яе галоўкай лічыльнай прылады — і касавы апарат імгненна адбівае на чэку сумы, якія адпавядаюць цене, размеру, артыкулу. Вядомы кошт пакупніка, аўтаматычная адлічаецацца рэшта. Аўтаматычная ўпакоўка, фасоўка забяспечаць універсальны асартымент у магазіне. Даставакова будзе зайніці толькі ў адзін з іх — і ўсё, што трэба, куплены...

Так будзе. А пакуль няхай будзе для кожнага з нас прыемна наведаць бліжэйшы магазін, дзе перавод на самаабслугоўванне не стаў фармальнасцю. Мы выносім адтуль не толькі тавар, загорнуты ў паперу, а нешта большае: сэкамонлены час і добры настрой.

В. КАРАЛЁВА



Шчаслівия.  
Фота Ул. Вяхоткі.

## КОЛЬКІ КРОКАЎ ДА... ШЧАСЦЯ?

ХТО ты? Як зваць цябе? Чым ты жывеш? У пісьме ў рэдакцыю толькі адна дэталь: ты, паводле слоў тваіх, «прадстаўнік маладога пакалення 70-х». У словах тваіх — глыбокі сэнс, і ўсё ж гэтага мала, каб мы ўзаемна маглі дапамагчы адна адной: я ж хачу зразумець цябе, ты — чакаеш адказу. Трэба нам прыслушацца і да голасу тваёй сяброўкі, з якой спрачаешся ты ў сваім пісьме.

Я прапаную сесці за круглы стол і выслушаваць адна адну. Тэму прапанавала ты сама: «Пра дзяўочки гонар». За цябе і тваю сяброўку няхай скажуць толькі радкі твойго пісьма. Дарэчы, калі ты не супраць, зваць буду я цябе Наташай. Такім чынам, бліжэй да справы. Словы табе, Наташа.

Наташа. Я — за сумленнасць, праўдзівасць, чысціню, пышчотнасць у адносінах паміж дзяўчынай і хлопцам.

Сяброўка. Ты — прадстаўнік веку мінулага. Што з таго, што ты недаткнёная, ганарыстая! На такіх «самастойных» хлопцы не глядзяць.

Я. У вялікім хваляванні напісані тваё пісьмо. Трывога ў ім: а што, калі шчасце сапраўды пройдзе міма, «нават крылом не закрануўшы»? Можа і прайду кака сяброўка: хіба многа радасці заставацца адной са сваёй «нікому не патрэбнай» гордасцю і чысцінёй? Магчыма,

Добры дзень, дарагая рэдакцыя! Я чытаю шматлікія пісъмы, якія прыходзяць да вас, і таксама рашыла напісаць пра свае думкі, перажыванні. Я — прадстаўнік маладога пакалення 70-х гадоў, і мяне хвалюе пытанне пра моладзь.

Я — за сумленнасць, праўдзівасць, чысціню, пышчотнасць у адносінах паміж дзяўчынай і хлопцам. Але са мною не згадаюцца мae сяброўкі. Некаторыя мяне папранаюць, што я прадстаўнік «веку мінулага», а не сучаснага. Яны кажуць: якая з таго карысць, што ты гэткая недаткнёная, ганарыстая, на тых «самастойных» хлопцы не глядзяць, а калі глядзяць, то толькі дурні.

Аднойчы ў мяне была размова з сяброўкай пра дзяўчоны гонар. Яна мне заяўляла, што мне не будзе чаго і ўспомніць, расказаць дзесяцам, як гуляла ў мядовыя гады.

Але зрэшты гэтая дзяўчына асталася ні з чым. Усе ад яе адварнуліся, ніхто не глядзіць у той бок. Яна цяпер сама дакарает сябе за лёгкія паводзіны, за разменлівасць. Зараз ёй усё роўна, з кім ісці, куды ісці. Так вось і прапаў чалавек. А шкада.

Дарагая рэдакцыя, вельмі хочацца, наб усё ў жыцці ладзілася: сустрэць чалавена, які быў бы адзіны ў свеце, з якім і гора і радасць папалам.

Але ці будзе тан? Я нікуды не хаджу, бо саромеюся хлопцаў. Нават няма надзеі, што кагонебудзь сустрэну і пакахаю гонара і навек. Няўжо сядзець і чакаець? Нават страшна падумаць.

Ваша чытачка Н. Г.

адбылася пераацэнка каштоўнасця: тое, што было важным у «веку мінулы», сёння стала глупствам!?

Ці так я зразумела цябе, Наташа? Як мне адказаць на такое пытанне? Я ведаю толькі адно: па-сапрайднаму высока мы цэнім не тое, што кідаецца ў вочы, а тое, што амаль недаступнае. І гэтага не могуць змяніць ні час, ні моды. Даўдзена прыродаю нам чысціня, і толькі яна па-сапрайднаму каштоўная. Як ні дзіўна, нават хлопцаў, якіх ты, сяброўка, называеш «самастойнымі», абавязкова вабяць тыя, да якіх яны дакрануцца не могуць.

Наташа. Няўжо сядзець і чакаець? Нават страшна падумаць. Вельмі хочацца сустрэць чалавека, які быў бы адзіны ў свеце, з якім і гора, і радасць папалам.

Я. Ты выказала тое, да чаго імкнемся мы ўсе. Нам трэба мала і так многа: аднаго, але на ўсё жыццё. Мы, жанчыны, як ніхто, умеем чакаць, часам не заўважаючы, што шчаслівия вось тым, што чакаем, і шчаслівия толькі таму, што пачакалі. І ты толькі на словах спяшаешся. Сама, не заўважаючы гэтага, ты чакаеш.

Не ведаю, як мужчыны... Мне здаецца, і яны шукаюць сваё каханне. Але шукаюць, відаць, па-рознаму: адны — адмітаючы ўбок выпадковае, непатрэбнае, каб чыстымі і не-

заплямленымі прыйсці да той, з якой звяжуць назаўсёды свой лёс, другія — падбіраючы ўсё, што дрэнна пакладзена, і ад лішку спусташаючыся да канца. А мы — чакаем... Толькі не могу сказаць, калі пачынаем яго чакаць. Ці тады, калі ўпрайсці упершыню прымяраем ма- міны туфлі, або пазайздросцілі сяброўцы, якая атрымала першую запіску, а можа...

Хутчэй за ўсё ў той дзень, калі і неба здасца больш блакітнім, і кветкі запахлі па-асабліваму, або ў туночку, калі ты сярод тысяч выбераеш сваю зорку і ёй раскажаш тое, чаго сама не зразумела. Словам, калі захочацца абняць неабсяжнае, калі душа раскрыта нечаму незразумеламу, прывабнаму... Я думаю, гэта прадвеснік кахання.

А, можа, нават само каханне? Не, я не веру ў каханне з першага погляду. Закаханасці? Так! Але не ўсякай закаханасці суджана ўзняцца да кахання. А чакаем мы не закаханасці. Чакаем таго, каму адзінаму суджана так зазірнуць у наші вочы, каб у іх застасца назаўсёды, каб бачылі мы свет яго вачыма і каб не бачылі таго, чаго байміся самі, каб маршчын яго потым не заўважаць, а сівізну прымяць за серабро. Лічы сябе шчаслівейшай за ўсіх, калі сустрэла таго, у якім «да самай, да бярозкі» будзе бачыць адзінага і роднага... Чакала ты недарэмна.

А як быць той, якая, спяшаючыся, палічыла асот стройным ясенем? Калі асотаву напышлі-

васць палічыла за гордасць, а ўчэпістасць і нахабнасць — за каханне?! Што рабіць, калі мы ў семнаццаць, вясеннаццаць гадоў гатовы надзяліць каханага тым, што хочацца нам у ім бачыць?!

Па-мойму, неабходна было толькі пачакаць: тое, чаго не ўбачыш у спешцы, раскрые час. Часта, самі паспяшыўшы, не распазнаўшы, не разабраўшыся ў сябру, гатовы вінаваціць толькі яго, лічыць прычынай свайго расчараўвання, а часам і гора. А можа яго віны і няма: праста сышліся не тыя, хто прызначаны адзін аднаму. Паспяшылі...

Некаторыя ўхваляюць, узвышаюць жаданне аддацца моцнаму, але не праверанаму закліку сэрца. Па-мойму, найлепшая ўхвала — гэта ўменне стрымамаць сябе, каб разабрацца ў сябру і сабе, у тым, што родніць дваіх: што гэта — цяга, прывязанасць або само каханне?

Была сяброўка ў мяне, гордая, нават вельмі гордая. Ды гордасць аказалася не той, не дзявочай, а простай высакамернасцю. Сустрэча ў дарозе, здалася — з каханнем... Быў парог, але той, за якім, як правіла, — расчараўванне і запозненне раскяянне. Мінуў час, згайлуся рана. Потым замужжа — праўда, не за таго выйшла, што стрэўся ў дарозе (ён тады ўжо быў мужам, але чужым). Сям'я, як сям'я. Пряду, мне ў хвіліну шчырасці яна прызнаецца: «Папрокі, пытанні: што ён, той, першы?.. Я слушу.

Цяжка. Нейкая пустата і цяжар».

Можа, збоку не відаць. Але нам трэба не «збоку», нам трэба трывамаць яго, шчасце сваё, у руках... Хочам, каб яно было моцным. Але шчасце, разбаўлене хлуснёй, не бывае моцным. Мне здаецца: каханне даступна толькі тым, хто чакае, і кахаюць толькі тых, хто ўмее чакаць.

Я і пра тваю сяброўку кажу. Павер, у нейкім самым далёкім кутку душы яна зайдзросціць табе, хаці сама сабе не прызнаецца ў гэтым. Яна ж таксама чакала, ды паспяшала ся... Не ясенем ён аказаўся, а гнілым карчом. Ты пішаши, што «сама яна дакарае сябе за дробную разменлівасць». Ступішы няправільна, не ўтрымлалася, сарвалася. Цяпер «ёй ўсё роўна, з кім ісці, куды ісці». Кажуць: першая памылка — гэта памылка, другая — магчыма, выпадковасць, трэцяя — сістэма.

Ты магла б мне сказаць: бываюць жа і шчаслівія фіналы, маўляю, прайшла «агонь, ваду і медныя трубы» — і ўсё ж знайшла сваё шчасце. А ці шчасце гэта?

Сяброўка. Табе не будзе чаго і ўспомніць, расказаць дзесяцям, як гуляла ў маладыя гады. Вось я дык пажыла: хадзіла ў кіно, у рэстараны!

Я. Хто ў рэстаранным дыме шукае захапленне? Што ты раскажаш сваім дзесяцям, сяброўка,

калі здолееш успомніць толькі рэстараны?

Але навошта такія крайнасці: сяброўка хоча браць ад жыцця ўсё, што толькі можна, а ты жывеш нейкім адшчапенцам. Ці не ператварыла ты сябе ў царэуну Несмяяну? Сядзіш і чакаеш: дзе той, хто рассмішыць цябе?

Сэнс дзявочай гордасці не ў тым, каб адгарадзіцца ад людзей высокім плотам. Жыць трэба паўнакроўна, паўнацэнна, не разлучаючыся з гордасцю, з дзявочым гонарам. Жыць мэтанакіравана, змястоўна і весела — не ганьба, а абавязак.

Наташа. Вы не адказалі на галоўнае — ці дачакаюся я яго?

Я. Варажыць я не буду. Але калі правільна ты зразумела нашу размову, мне здаецца, такая сустрэча ў твайм жыцці будзе. На работе, у дарозе або ў кіно, або ў турысцкім паходзе — хто ведае, дзе. Але, веру, будзе. Мне хочацца, каб раскавала ты сябе — зразумей, адсюль баязлівасць і няўпэўненасць у сабе. Што-небудзь павінна захапляць цябе, быць блізкім, цікавым: тэатр, паходы, мастацкая самадзейнасць. Укладвай у любімую справу часцінку сваёй душы, гэтым ты наблізіш і сустрэчу.

Час канчаць. Паставім крапку? А можа запросім да круглага стала і іншых, тваіх жа аднагодак? І людзей з вялікім жыццёвым вопытам? Рэдакцыя запрашае да размовы.

## I. БАГДАНЕНЕ

Анатоль ГРАЧАНІКАЎ

### Слухаючы песні пра каханне

Слухаючы песні пра каханне,—  
Яны гучаць па радё днём і ноччу,—  
Я падумаў бы: якія ўсе шчаслівія,  
Каб не сусед, што бабылём вякуе,  
Каб не хлапчук, што пры мне запытаў  
У маці дваццацігадовай:  
«А дзе мой татка!»

Але гучаць яны, гэтыя песні,  
І ты хоць лопні, хоць трэсні,—  
Натапырыш вуши і слухаеш іх,  
З журботнай зайдзрасцю глядзіш на  
маладых,  
Пяшчотней да жонкі тулішся  
І гладзіш сына...

Калі ж пабурчыш якую хвіліну —  
Спаквала ачахне бунтарскі дух,  
Як на шыі ў цябе не сямейны ланцуг,  
А добрыя рукі каханай...

### Там ёсьць паляна...

Там ёсьць паляна, на якой  
І мы страчаліся з табой.

Рачулка ёсьць і ѿмны лес  
Што сёння ў сэрцы  
уваскрэс.

Але мяне там не шукай,  
Мінуў чаромхавы той май.

Я ведаю — туды прыйду —  
Цябе таксама не знайду.

Калі ж убачымся хоць раз,  
Адразу думка ўспыхне ў  
нас,

Што ёсьць паляна, на якой  
І мы страчаліся з табой.





Алена ВАСІЛЕВІЧ

(Урывак з п'есы, 2 карціны)

# СОРДАК СВЕЧАК

18

## КАРЦІНА 4-я

Сціпла абсталяваны пакой маладажонаў. Ложак, этажэрка з книгамі. Замест шафы—на сцяне прасціна, якой завешана адзежа.

В а л я (завіхаецца каля пліты. Абірае, мые бульбу. Выкладвае на далоні). Адна, дзве, трэ, чатыры... Хопіць ці не?.. Ну, і дурная ж я!.. Чаму б мне ўчора, паціхеньку, было не палічыць, колькі бульбін пакрышыў Алег. А так... Можа будзе мала, а можа многа... Вось пакута!.. Забылася, што Алег раней клаў: бульбу ці бурака... У яго боршч такі смачны!..

Уваходзіць Нішчымны. У яго добры, бадзёры настрой.

Нішчымны. Ну, як тут гаспадарыць мая жонка?

В а л я (не вельмі ўпэўнена). Боршч, Алежка, вару. (Паспешна выцірае рукі, парывіста абнімае і цалуе мужа.) І ніяк не дачакаюся свайго мужа! (Памагае яму распрануцца.) А ён, бедненькі, гэтак запрацаваўся, гэтак нахаладаў...

Нішчымны. Добрая жонка заўсёды ўмее нагрэць мужа!

В а л я. Нагрэю, мілы, нагрэю!

Абнімаюцца, кружацца па пакоі.

В а л я. Божа, я ніяк не прывыкну... Я так цябе люблю! Я такая шчаслівая!

Нішчымны. А я табе прынёс падарунак!

В а л я. Праўда?

Нішчымны. Трымай!

В а л я. Кнігі? Вось цудоўна!.. А то ў нас...

Нішчымны. Будзь упэўнена!

В а л я. Чэхаў... Тургенеў... Байран нават!.. Які ў мяне цудоўны, які разумны муж!.. (Цалуе яго. Гартаве кнігі.) Слухай (чытае): «Я пачынаю ўжо забываць... і толькі часам, калі пішу ці чытаю, раптам, бывае, убачу я то зялёны агонь у акне, то гук маіх уласных кроکаў у полі ўначы, калі я, закаханы, вяртаўся дадому... А яшчэ радзей, у мінuty, калі мяне гняце адзіната і мне сумна, я ўспамінаю, і паступова мне чамусьці пачынае здавацца, што мяне таксама згадваюць, чакаюць і што мы стрэнемся... Місюсь, дзе ты?..» Памятаеш?

Нішчымны. Ты лепей зірні, якое выданне! Яшчэ Санкт-Пецярбург!

В а л я. Гэта ты ў букіністичным?

Нішчымны. Ды не. У нейкага п'янага дзівака. Дай, кажа, на паўлітра за класіка!.. А ў мяне ў кішэні ўсяго пятнаццаць рублёў. Хопіць, кажу, табе на чацвярцінку. Цалейши дадому, да жонкі, дойдзеш. А ён ужо і так лыка не вяжа. Чорт з табой, кажа. Бяры класікаў за чацвярцінку. Усё роўна прап'ю.

В а л я (настрой яе раптам абвяй). А я думала—ты ў букініста... А то праспіца чалавек і будзе шкадаваць...

Нішчымны. «Праспіца...» Вельмі яму патрэбна твая Місюсь... (Смяеца.) Давай сюды кнігі. Трэба ж іх рассартаваць... Пушкін у нас абшарпаны, дык мы яго схаваем... Праўда ж? (Закладае Пушкіна.) Някрасава таксама. А вось Тургенеў з залатым абрэзам няхай красуецца. (Да Валі.) Зірні!.. Не я буду, калі я не куплю зашклённую шафу на кнігі... Так. Поруч з Тургеневым паставім Чэхава—ён таксама прыстойна выглядае... Пачакай, а дзе наш Купрын?

В а л я. Ірачка Мельнікова папрасіла. Яны праходзяць.

Нішчымны (у яго псуеца настрой). Ведаеш, давай дамоўміся адразу і назаўсёды: у нас не бібліятэка...

В а л я. Госпадзі! Дык навошта ж купляць кнігі, калі іх не чытаць і не даваць нікому?..

Нішчымны. Я кнігі купляю для сябе, а не для Ірачак!

В а л я (ідзе да пліты). Прабач, я гэтага не разумею... Я сама бяру ў людзей кнігі. І каб ты ведаў: я ненавіджу гэтыя чысценкія, некранутыя рукою чалавека тамы, што стаяць за шклом у некаторых так званых кнігалюбаў! Ненавіджу кніжкі-невінёнкі.

Нішчымны. А я ненавіджу неахайнія кнігі! Я люблю якраз тыя, якія ты завеш невінёнкамі... Люблю невінёнтак!..

А цяпер—давай будзем абедаць.

В а л я. Ой, Алежка, боршч яшчэ не гатовы...

Нішчымны. Вельмі прыемна!

В а л я. Я таксама нядаўна прыйшла з работы...

Нішчымны (пазірае на гадзіннік). Чаму нядаўна?

В а л я. Дзяўчынку вельмі цяжкую прывезлі. Дык пакуль мы яе адкачалі...

Нішчымны. З Ігарам Львовічам?

В а л я. З Ігарам Львовічам...

Нішчымны. Я так і ведаў! Усе твае тэрміновыя выпадкі ававязкова звязаны з Ігарам Львовічам.

В а л я. Як табе не сорамна, Алег! Ты ж сам ведаеш, што Ігар Львовіч у нас самы вопытны ўрач.

Нішчымны. Я хачу есці!

Валя (імкнучыся ўсё згладзіць). Алежка, я не ўсе апературы яшчэ выканала... Давай ты будзеш за шэф-повара і будзеш даваць мне мудрыя ўказанні, а я буду іх...

Нішчымны (стрымліваючы сябе). Табе не здаецца, што за трох месяцаў мне ўжо магла надакучыць роля шэф-повара?

Валя. Божа мой, дык якую ж ты яшчэ хочаш ролю?

Нішчымны. Ролю мужа! Я думаю, пары ўжо! (Бярэ са сцяны фартух, павязваецца.)

Валя. Ну, што ж рабіца, Алежка, калі я такая няздатная да гэтая кухні... Бульба варыцца ўжо даўно, а бурака я не паспела яшчэ...

Нішчымны. Значыць, спачатку варыш бульбу?

Валя. А трэба было наадварот? Ой, ну, я ж ведала і забыла...

Нішчымны (таркуе бурак). Учора і пазаўчора ты таксама ведала...

Валя. Але ж ты з'еў...

Нішчымны. А што мне было рабіца? Не да суседкі ж ісці...

Валя. Я буду старацца, Алежка... Ой, бурак згарэў..

Нішчымны. Тэарэтык... (Апранае пінжал.)

Валя. Зноў ты пойдзеш да гэтага спекулянта?

Нішчымны. Я магу не ісці — ты пойдзеш? (Выходзіць.)

Валя (стаіць над скаварадою з гарэлым бураком). І хто гэта выдумаў гэты замуж?.. Хапаешся. Стараешся. І ўсё нічога не выходзіць... І ўсё мы з Алегам нечага сварыма... Праз нейкую капусту... Не залюбіў чамусьці Ігара Львовіча.

Стук у дзвёры.

Валя. Калі ласка, заходзьце!

Уваходзіць Піліпаўна.

Піліпаўна. Добры дзень у хату!

Валя. Добры дзень, Піліпаўна! Што-небудзь здарылася?

Піліпаўна. З дзяўчынкай гэтай самай зноў кепска. Ігар Львовіч загадаў цябе паклікаць.

Валя. Вось бяда! Я зараз. Піліпаўна. Толькі мужа паклічу. (Адчыняе фортку, кліча.) Алег! Алег!

Піліпаўна. А дзе гэта ён у цябе?

Валя. Да суседа выйшаў... Алег, мяне выклікаюць у бальницу. (Паспешліва пераапранаецца.)

Піліпаўна. Ну, як ён у цябе — усё гэтакі самы лепшы?

Валя. Гэтакі, Піліпаўна, гэтакі...

Піліпаўна. Ды ты толькі нешта іншая, як тады была, як я цябе першы раз стрэла на станцыі.

Уваходзіць Нішчымны з вядром фарбы.

Валя. Ой, як многа фарбы! Што мы з ёю будзем рабіца? Нішчымны. На хлеб будзем мазаць... (Маўчанне.) Што там зноў здарылася?

Валя. Ды вось Піліпаўна прыйшла... Мяне выклікаюць. Піліпаўна (да Нішчымнага). Добры дзень вам.

Нішчымны. Добры дзень.

Валя. Дзяўчынцы зноў кепска, Алег.

Нішчымны. Затое ў нас — усё выдатна!

Піліпаўна. Дык што ж ёй рабіца, калі ў яе такая работа?

Нішчымны (фарбую). Затое дома ў яе няма работы ніколі...

Валя. Дык дзяўчынцы ж кепска!..

Нішчымны (саркастычна). А мо Ігару Львовічу? (Злосна адсоўвае нагою вядро, накіроўваецца з пакоя.)

Валя (вінавата). Алежка, я не паспела, дык, калі ласка, давары боршч...

Нішчымны. Можаш выліць яго ў памыінае вядро! (Стукае дзвярыма.)

Піліпаўна (выключает плітку, прыбірае на століку). Хуткі ж ён у цябе!

Валя (яна стаіць, адварнуўшыся да акна). Ён, Піліпаўна, не заўсёды такі...

Піліпаўна. Будзе, галубка, яшчэ і заўсёды.

Валя. Не разумею я, Піліпаўна, яго. Так ужо стараюся, так стараюся... А ён усё роўна...

Піліпаўна. Казала я табе тады на вакзале: не едзь! Бацюшку яшчэ таго босага на шкле разбіла.

Валя (сміяецца). Не бацюшку, Піліпаўна, а партрэт Льва Талстога.

Піліпаўна. Няхай сабе Льва. Усё роўна прыкмета...

Валя. Дык ён жа такі добры быў. Мы ж чатыры гады прапісваліся...

Піліпаўна. Гэта папера была добрая, а не ён... (Уздыхае.) І ўсе вы, як пагляджу я, аднолькавыя... І невучоныя і вучоныя. Баба яна і ёсьць баба! Ей абы толькі не быць на волі, абы толькі каб ланцуг на шыі вісей...

Валя. Як жа не верыць, Піліпаўна, калі любіш!

Піліпаўна. Вось яны і выходзяць вам бокам, гэтыя дурнія ваши любошчы. (Абедзве выходзяць.)

## КАРЦІНА 7-Я

Знаёмы нам пакой. Піліпаўна калыша дзіця ў калясцы. Валя прасуе дзіцячыя распашонкі, штонікі.

Піліпаўна. Я табе кажу: выкінь ты гэта дурное з гаваіў!

Валя. Мне б толькі Надзейку падгадаваць. А там...

Піліпаўна. А там — што?

Валя. Будзем жыць удаваіх — і нікога нам не трэба будзе.

Піліпаўна. Ай-ай, якая ўжо ты шчаслівая будзеш са сваёй Надзейкаю!..

Валя. Не прападу.

Піліпаўна. Разумныя людзі, мая галубка, кажуць так: лепей саламяны мужык, чым залатыя дзеци.

Валя. Вас, Піліпаўна, не зразумееш: то вы яго лаеце, то гатовы абараняць.

Піліпаўна. Я табе скажу, дзеўка, як адрэжу: я твой не люблю! Але дзе ты возьмеш такога, каб усе яго любілі? Дзе яны гэтакія валяюцца?

Валя. Пражыву адна.

Піліпаўна. Гэта ты такая смелая і разумная, пакуль у цябе гаспадар ёсць.

Валя. Піліпаўна, дык радасці ж ніякай няма!

Піліпаўна. А ты што думаеш, што ўсё гэтыя, што ходзяць пад ручку — гэта ўсё ад радасці? Днём пасварацца, ноччу памірацца — вось табе і радасць!

Валя. Ай, Піліпаўна... (Складае тое, што папрасавала.)

Піліпаўна. Не «ай»! Вазьмі нашу Лідзю Анатольеўну. Гэтакая жанчына! І поўная, і прыгожая, і самастаятельная... А як адна, дык і адна!..

Валя маўчыць.

Піліпаўна. А вазьмі нашу Верачку... Веру Міхайлаўну з тэрапіі... Хіба можна парыўнць яе з Лідзюй Анатольеўнай? Адно званне, што баба — ні росту, ні грудзей... Ды яшчэ папяросу за папяросай смаліці!.. А як знайшла сабе, дык ён цяпер яе куды толькі не водзіць — і ў ціяцры, і на базар!..

Валя (думаючы пра сваё). Толькі і радасці, што на базар...

Піліпаўна (узгараеца). А якой ты яшчэ радасці хацела? Сама ж ты ехала да свайго!.. Бачылі вочы, што выбіралі — цяпер ешце, хоць павылазіце. Цяпер цярпі!

Валя. Дык што ж гэта за жыццё такое — толькі цярпець...

Піліпаўна. А ты думала, як людзі жывуць? А каб ён у цябе піў ці па бабах цягаўся... Тады лепей было б? Я-то яго не люблю, але ж я бачу: ён і да Надзейкі хіліцца не гэтак, як іншы — пусціў на свет і думаць забыў пра тое дзіця... І ўсё зробіць, што ні возьмем ў рукі. І ў хату ўсё цягне, адкуль ні прыйшоў, ні прыехаў... Што ты адна, без яго, будзеш пачынаць? (Замятае падлогу.)

Валя. Што мне з тae хаты, з таго, што ён не п'е... Вось няма трох тыдні — і я рада...

Стук у дзвёры. Піліпаўна ідзе адчыняць. Уваходзіць з чамаданам Нішчымны.

Піліпаўна (убок). За воўка памоўка... (Да Нішчымнага.) З прыездам вас!.. А мы з Валянцінай Іванаўнай толькі што божкалі пра вас, ці не захварэлі часам...

Нішчымны. Добры дзень, Піліпаўна! (Аддае ёй чамадан, ідзе да Валі) Здарова, жонка!.. Што гэта ты нейкай хмурнай... Не рада?

Піліпаўна (не дае сказаць слова). Чакае, сумуе, дык і хмурнай... Абы ў калідоры толькі хто стукнуў, дык бяжыць адчыняць... Я ўжо супакойвала: прыедзе, нідзе дзенеца, кажу... Дык няма, бач, пісьма. А калі яго там пісаць было тое пісьмо ў той камандзіроўцы.

Нішчымны. Дыхнуць не было калі, Піліпаўна.

Піліпаўна. Я ж і кажу!

Нішчымны (ідзе да каляскі). А як тут мая дачка гадуеца?

Валя (умомант святлее). Учора ўжо чатыры крокі сама зрабіла... За ручку з Піліпаўнай.

Нішчымны. Дык яна ж са мной, яшчэ да камандзіроўкі таксама... Я трymаў, а яна...

## Мама, пачытай!

Ціхановіч  
К. К.  
Мал.



## ДЗЕДАВЫ ГАЛЁШЫ

А. ПАСКРОБЫШАУ

Варта было Саньку з'явіцца у сенцах, як куры баязліва захлопалі крыллем і кінуліся наўцёкі.

— Кыш вы, кыш! — крычаў Санька, выганяючи курэй з сенцаў лазінай. У гэты самы час пад ногі яму зваліліся прызапашаныя дзедам заечыя шкуркі.

— Відаць, чубатая крылом змахнула, — вырашыў Санька, падымаяuchi белае футра. — Цяпер будзе чым падклейць дзядулю галёши, — узрадавана думала ён.

Акуратна выразаныя з аўтамабільнай камеры палоскі для галёшай і клей стаялі на стале ў дзядулі.

— Дык вось пра якое футра казаў дзядуля! — падумаў Санька.

Узрадаваны сваёй знаходкай, ён вярнуўся ў дом і ўбачыў, што дзядуля спіць на лаўцы, тварам у падушку. Асцярожна ступаючи, каб не разбудзіць яго, Санька наблізіўся да дзедавых галёшай.

— А што, калі я сам падклейю заече футра? — гаварыў сам сабе хлопчык. — Во ўзрадуеца дзядуля, як прачнецца!

Ён паклаў у сярэдзіну галёшай мяккія шкуркі і размазаў па краях галёшай увеселіў клей з бляшаначкі. Задаволены са-

бою, ён паставіў галёши на падлогу.

«Ко-ко-ко!» — дзанеслася ў гэты час з сенцаў. Санька ўспомніў, што не зачыніў дзвёры, і кінуўся выганяць курэй. На гэты час прачніўся і дзядуля.

— Гэта твая работа? — выходзячы на ганак, спытаў строга дзед Саньку, паказваючи на галёши ў яго руках.

— Я хацеў, каб табе цёпла было, — апраўдаўся Санька і паспрабаваў пацягнуць галёши, але яны так склеіліся, што было не разадраць.

— Цяпер яны ўжо не расклейца? — спалахана спытаў хлопчык у дзядулі. Але дзед замест адказу толькі чухаў бараду.

— Што вы насы павесілі? — пачаў Санька за спінай голас бацькі, які ўвайшоў з двара. Бацька ўзяў галёши з Санькавых рук, і здарылася дзіва: у татавых руках галёши адрозніліся.

— А галёши ў вас атрымаліся і сапраўды добрыя, — пахвалиў тата.

— Гэта ўсё твой Санька прыдумаў, — гаварыў павесялелы дзед, абуваючи цёплія галёши.

І ў Санькі таксама пацяпела на душы.

## КАЗКА ПРА ВАЙКА,

## ЛІСІЦУ І МАЛЕНЬКУЮ

## ХІТРУЮ КОЗАЧКУ

У дзядулі Мацье былі трывожы: адна чорная, другая рабая, а трэцяя белая. Пакуль было цёпла, козачкам жылося вельмі добра. Дзядуля Мацье вадзіў іх ля платоў і канай, і козачкі пасвіліся, аж пакуль іхнія жываты не зробіцца круглыя, як барабаны. Але вось надышла восень, падзьмуму ѿцюдзёны вецир, і дзядулі

Валя. Мы з Піліпаўнай наслі яе ў кансультацию, дык яна за гэты месяц на кіло дзвесце прыбыла!

Нішчымны. Дарослая ў нас з табою, маці, ужо дачка... (Схіляецца над каляскай.) Спіць... (Хоча пацалаваць дзіця.)

Валя (шэптам). Не трэба! Няхай спіць. Яна толькі што заснула.

На пальчыках адыходзяць ад каляскі.

Нішчымны (расчыняе чамадан). Трымай!

Валя. Піліпаўна, зірніце, якое палітцо Надзейцы! З футрам капюшонам...

Піліпаўна (таксама разглядае палітцо). Родны ж бацька купляў — не хто чужы.

Нішчымны (да Валі). А гэта — табе...

Валя (прыкідае перад люстрам на сябе халат). Дзякую...

Нішчымны. Што — не падабаецца?

Валя. Не, чаму... Толькі нейкая я вельмі старая ў ім...

Піліпаўна (мацае халат). Гэтакі моцны. Зносу не будзе!

Нішчымны. А ты што ж думаеш, што ты вельмі маладзенская. Дваццаць пяць гадоў, мая мілая, не семнаццаць... Пра дачку ўжо клапаціся! А тваё ўжо ўсё прайшло!.. (Дастае з чамадана хустку.) А гэта вам, Піліпаўна. За Надзейку... Што памагаеце нам.

Піліпаўна (расчулена). Дзякую, што і пра мяне ўспомілі...

Валя (павязвае ёй хустку). Ой, Піліпаўна, вы такая прыгожая ў гэтай хустцы! Зірніце на сябе. (Падае люстра.)

Піліпаўна (адводзіць люстра). Яшчэ мне ў люстра глядзеца, гэтакай маладой! (Развязвае хустку, беражліва складае яе.) Унучцы, старэйшай, будзе падарунак.

Валя. Насіце самі, Піліпаўна. Унучцы мы купім...

Піліпаўна. Дзякую і за гэта... То я мо хлеб збегаю куплю? (Апранаеца.)

Валя. Збегайце, Піліпаўна.

Піліпаўна выходзіць. Нішчымны і Валя застаюцца адны.

Нішчымны (падыходзіць да Валі). Ну, старая, то мо хоць павітаемся? (Валя хавае твар у яго на грудзях, Нішчымны адводзіць яго рукамі.) Чаго гэта ты плачаш? Не рада хіба, што прыехаў?

Валя. Яшчэ як рада! Толькі чаму ты не напісаў?.. Калі прыедзеш...

Нішчымны. Хацеў прыехаць знячэўку... Каб пабачыць, як ты мяне чакаеш...

Валя. Думала ўжо ўсё... А як убачыла...

Нішчымны. Цікава, куды б гэта ты ад мяне дзелася...

Валя. Ах, Алежка, якія мы з табою дурныя...

Нішчымны. Не «мы з табою...» А ты будзе чалавекам — і ўсё будзе добра...

Валя. Я так стамілася, Алежка... Мне так хочацца... (Кладзе галаву яму на плячук.)

Нішчымны (перабівае яе). Пачакай, а я ж не паказаў табе, які падарунак я купіў сабе! (Адхіляе жонку, імкліва ідзе да чамадана). Бачыла?

Валя (працягвае руку). Што гэта за книга?

Нішчымны. Чытай! (Садзіцца поруч.)

Валя. «Атлас шасэйных дарог»... Навошта ён табе?

Нішчымны (загадкова). Празапас. Няхай будзе.

Валя (паціскае плячыма). Няхай будзе. Але навошта?

Нішчымны. Купім сабе «Масквіча»!

Валя. Божа мой! У нас зроду капейкі лішніе няма. Мы ў тэатр амаль ніколі не ходзім, а ты — «Масквіча»...

Нішчымны. Будзем збіраць... У тэатр будзем хадзіць потым, калі разбагацеем...

Валя. Адкуль у цябе раптам такая ідэя? Мы ж ніколі гэта галаве не трымалі.

Нішчымны. Гэта ты не трымала. А я трymаў за ўсё! З вайны яшчэ. Калі вадзіў штабнога «віліса»... А зараз мяне даканаў Грышка Пацёмкін. Грышка «Пабеду» купіў.

Валя. Дык ты што — таксама хочаш раўняцца па сваім Грышку?

Нішчымны. Я буду раўняцца сам па сабе.. Карацей: будзем збіраць гроши на «Масквіча».

Валя (стомлена). Будзем...

Заплакала дзіця. Абое ідуць да каляскі.

Нішчымны. Будзі ўжо яе! Дай я яе хоць на руках патримаю.

Валя (глядзіць на гадзіннік). Ей яшчэ трэба спаць.

Нішчымны (схіляецца над каляскай, целуе дзіця). Якайя яна цёпленькая... і галоўка, як шоўк...

Валя. Ціха...

Заямненне.

## ДАРАГІЯ ЧЫТАЧЫ!

З гэтага нумара «Работніца і сялянка» адкрывае лекторый для бацькоў. На працягу года наукоўская супрацоўнікі Беларускага наукоўска-даследчага

інстытута аховы мацярынства і дзяцінства пазнаёміць вас з асноўнымі пытаннямі аховы здароўя дзяцей, раскажуць, як даглядаць дзяцей ад нараджэння да школьнага ўзросту, як іх выхоўваць, засцерагаць ад хвароб.

Сачыце за нашым лекторыем.

усю мяккую мэблю, дываны, матрасы, парцьеры, памыць фіранкі, памыць падлогу гарачай вадой з мылом або содай, праветрыць пакоі. Бо ў пыле жывуць мікрабы, небяспечныя для здароўя дзіцяці.

У пакоі, дзе будзе знаходзіцца нованараджане дзіця, не павінна быць лішніх рэчаў. Дываны, карціны, усялякія статуэткі толькі збіраюць пыл. Чым менш у пакоі рэчаў, тым больш паветра.

Найбольш адпавядает сучасным санітарна-гігіенічным патрабаванням металічны ложак, пафарбаваны маслянай фарбай. Яго лёгка мыць. Пастаўце ложак у самай светлай частцы пакоя. Матрас лепш набіваць матэрыйям, які лёгка мыеца: травой, воласам або дробнымі стружкамі. Добрая матрасы з пенапласту. Пух або вату цяж-

ка чысціць; апрача таго, яны садзейнічаюць пераграванню дзіцяці. Матрас пакрываюць цыратай, а зверху прасціной або пляёнкай. Падушка нованараджанаму не патрэбна. Лепей, калі ён ляжыць на роўнай паверхні. Пасцельныя рэчи трэба штодзённа вытрасаць і па магчымасці праветрываць на вуліцы. Каліскі ў якасці ложка непрыгодна, бо яе сценкі дрэнна прапускаюць паветра. Разам з каліскай заносіцца пыл з вуліцы, ды і, апрача таго, паяўляецца звычка калыхаць дзіцяці.

Так званы пасаг нованараджанага, бадай, не меншы за пасаг нявесты! Патрабаванні да дзіцячай бляізны асаблівія. Яна павінна быць прыгожая, прасторная, лёгкая і мяккая, добра прапускаюць паветра і вільгаць, але захоўваць цяпло,

## У СЯМ'І НОВАНАРОДЖАНЫ

Шчасце мацярынства пачынаецца з усмешкі, якая з'яўляецца на твары жанчыны, калі яна ўбачыць народжанае ёю дзіця. Жыццё маладой маці з нараджэннем дзіцяці робіцца больш радаснае, але і цяжэйшае. Прыйбаўляеца шмат клюпатаў, абавязкаў. Бацькі вельмі хочуць бачыць сваё дзіця здоровыем, вясёлым і моцным, а

гэта шмат у чым залежыць ад іх саміх.

У радзільнім доме пра дзіця кlapоцяцца ўрачы і сёстры. А як рыхтуюцца да яго сустрэчы дома?

Перад тым, як маці з дзіцем вернеца з радзільнага аддзялення, трэба перш за ўсё стаць прыбраць кватэру: павыбіваць і пачысціць пыласосам

Мацье больш не было чым карміць сваіх козачак.

— Трэба будзе павесці іх на рынак ды прадаць,—сказаў дзядуля Мацье.—Пакіну сабе толькі самую маладзенькую: Бланшэт.

Так ён і зрабіў. Дзвюх козачак — чорную і рабую — прадаў, а Бланшэт — белую прывязаў у садзе за домам і кожны дзень прыносіў ёй некалькі хлебных скрынек, каб яна не памерла з голаду.

Але маленькая Бланшэт не падабалася ў садзе за домам. Яна бясконца мёкала, тузала вяроўку, хацела ўцячы ў лес.

— Не дурися, Бланшэт,—казаў ёй дзядуля Мацье.—Зараз зіма. У лесе бегаюць галодныя вайкі і лісіцы. Яны цябе з'ядуць. І травы там ніякай даўно няма.

Але Бланшэт не хацела слухаць дзядудуло.

«Ён усё гэта гаворыць, толькі каб напалохаць мяне»,—дун

мала козачка і крадком грызла вяроўку. І нарэшце перагрызла. Вызваліўшыся, яна пераскочыла цераз плот і пабегла ў лес.

Пакуль было светла, козачка бегала па лесе і радавалася. Але як толькі настала нач, Бланшэт успомніла пра дзядулю Мацье, засумавала і заспяшала дадому. Раптам яна спынілася і скамянела ад жаху. Наперадзе ў цемры засвяціліся два маленькія зялёныя агеньчыкі.

«Лісіца!»—прашаптала спалохана Бланшэт. І яна не памылілася. На сцяжынцы, праста перад ёю, сядзела Лісіца. Бланшэт памкнулася ўцячы, але не паспела зрабіць і трох кроку, як зноў застыла на месцы. Перад ёю ў цемры гарэлі два жоўтыя агеньчыкі.

«Воўк!»—жахнулася козачка. І яна не памылілася. На сцяжынцы, праста перад ёю, сядзеў Воўк.

Маленькая Бланшэт зразумела, што настай яе канец.

Лісіца ablізнулася і сказала:

— Паглядзі, кум Воўк, ды гэта ж козачка дзядулі Мацье! Зараз мы з табой смачна павячэраем.

Кум Воўк задаволена вышчарыўся.

— Як ты мяркуеш, кума, будзем есці яе тут ці завядзем да мяне ў хаціну?

— Вядома, завядзем, кум. Там мы яе добра згатуем і з'ядзем.

— Хай будзе па-твойму, кума Лісіца.

Воўк падхапіў зубамі канец вяроўкі, які матляўся на шыі ў Бланшэт, і павёў бедную козачку ў сваю хаціну.

У хаціне Вайка Лісіца ўзялася за справу. Яна распаліла агонь пад вялікім чорным саганом, а Вайку загадала:

— Кум Воўк, прынясі дроў.

— Я магу схадзіць па дровы,—ледзь чутна прамовіла Бланшэт.

— Хочаш ўцячы ад нас?!—гыркнуў Воўк.—Я сам пайду па дровы.

Праз хвіліну ён вярнуўся з вялізным бярэмам.

Кума Лісіца кінула дровы ў агонь і, зазірнуўшы ў саган, сказала:

— Кум Воўк, трэба прынесці ваду.

— Я схаджу па ваду,—ледзь чутна прамовіла Бланшэт.

— Уцячы надумалася!—злосна закрычаў на яе Воўк і пайшоў па ваду. Праз хвіліну ён вярнуўся з поўным вядром. Лісіца выліла ваду ў саган, паклада соль і розныя прыправы. Але ёй здалося, што прыпраў малавата, і яна сказала Вайку.

— Кум Воўк, у мяне не хапае прыпраў і солі.

— Я магу схадзіць па іх!—прамовіла Бланшэт.

— Бач, якая разумная!—вышчарыўся Воўк.—Я сам пайду.

І Воўк пайшоў. Але гэтым разам ён доўга не вяртаўся, і Лісіца пачала злаваць.

— І дзе гэта ён швэндаецца? Пакуль ён прынясе тыя прыправы, уся вада ў сагане выкіпіць. Бланшэт, зазірні ў саган, ці ёсць там яшчэ вада?

— Паглядзі сама, Лісанька. Я баўся ўласці ў саган,—схітравала Бланшэт.

Лісіца засмяялася:

— Ты не ўпадзеш, дурненка. Трэба ўзлезі на зэлік, зняць накрыўку, нахіліцца і зазірніц пад яе. Вось так.

Лісіца ўскочыла на зэлік, зняла накрыўку і нахілілася над саганом. Бланшэт падскочыла да яе, што было сілы піхнуць Лісу ў кацёл і закрыла накрыўку.

Тым часам ля хаціны пачуўся крокі Вайка. Бланшэт кінулася да дзвярэй і засунула заўку.

— Кума Лісіца, адчыні! Я прынёс прыправы і соль,—пачуўся голас Вайка.

Бланшэт адказала:

— Кумы Лісіцы няма. Яна мяне замкнула, узяла ключ і некуды пайшла. Лісіца казала, каб ты ўлез у хату праз комін.


— Праз комін? — прабурчэў Вайк.—Ну добра, я палезу, толькі ты адсунь саган з вадой, каб я часам не апарыўся.

— Я ўжо адсунула,—сказала козачка. А сама хуценька зняла з сагана накрыўку.

Праз хвіліну Вайк плюхнуўся ў саган з вадам, і Бланшэт зноў накрыла яго накрыўкай.

Пра тое, што сталася з Вайком і Лісіцай пад накрыўкай сагана, невядома. А Бланшэт хутчэй пабегла дадому і ніколі больш не пакідала свайго добрага дзядулю Мацье.

Пераклаў з французскай мовы  
Яўген БЯГАНСКІ



## ІРЫНА ШЫКУНОВА

не сціскаць дыханне, кровазварт і рухі дзіцяці.

Распашонкі з лёгкай тканіні звычайна захінаюцца ззаду. Іх трэба мець 8—12 штук. Неабходна 4—6 цёплых (фланелевых, байковых) кофтачак з дойгімі рукавамі. Рукавы можна зашыць, каб дзіця не драпала ручкамі твар.

Падгунікі (пляёнкі, якія складаюць трохвугольнікам і кладуць паміж ножак дзіцяці) робяць звычайна з двух слоў марлі або старой бляізны. Трэба прыгатаваць 20—24 падгунікі размерам  $60 \times 60$  см.

Пляёнкі — адна з важнейшых дэталяў бляізны для нованараджаных. Рыхтуюць іх з белай баваўнянай або палатнянай тканіні ў колькасці 20 штук размерам  $100 \times 100$  см.

Дзіцячую бляізну рэкамендуецца штодня кіпяціць і абавязкова прасаваць гарачым прасам.

Для догляду дзіцяці неабходна мець наступныя рэчы: місу для падмывання, кубак для мыцця твару, мыльніцу, збанок або графін для гатаванай вады, трэй тэрмометры (для вымярэння тэмпературы вады ў ванне, пакоі, тэмпературы цела), слоік для ваты, клізму (балончык № 1) у чистым кубку, піпетку, грэлку, маленькія нажніцы. Усе гэтыя рэчы, старанна памытая, лепей за ўсё трymаць у спецыяльнай шафцы або на асобным століку. Там жа павінны знаходзіцца вата, бінт, вазелін. Апрача таго, для мокрых і брудных пляёнак трэба мець бачок або вядро з накрыўкай.

Для купання дзіцяці неабходна выдзеліць асобную пасуду. Лепшымі лічацца эмаліраваныя або ацынкаваныя ванны — яны лёгка мыюцца. Калі няма ванны, дзіця можна купаць у вялікай эмаліраванай місцы.

Кожную раніцу дзіцяці неабходны туалет. Яго лепш за ўсё рабіць раніцой пасля кармлення, калі маці памылася і паснедала. Трэба, разгарнуўшы пляёнкі, старанна агледзець скрупу, падпахавыя ўпадзіны, складкі на шыі і ў пахавай вобласці (можа ёсць прэласць і пачырваненне). Усе гэтыя месцы змазваюць пракіпячоным алеем, які захоўваецца ў чистай, шчыльна закаркаванай бутэлечцы. Твар і руки дзіцяці трэба прамыць гатаванай вадой хатнай тэмпературы, нос прачысціць ватным жгуцікам, змочаным у вазелінавым масле. Вочы прамываюць ватным шарыкам, змочаным або ў гатаванай вадзе, або ў растворы борнай кіслаты (чайнай лыжка борнай кіслаты на шклянку щёлай вады).

Нельга пакідаць дзіця ў мокрых пляёнках, бо скора ў нованараджанага вельмі далікатная і кволая. Пасля таго як у дзіцяці быў стул, яго трэба падмыць

щёлай вадой з умывальніка або збана (дзяўчынак падмываюць у напрамку спераду на зад), насуха выцерці складкі, змазаць алеем, можна ўжыць дзіцячы крэм або прысыпку. Пазногі на руках і нагах трэба стрыгы рэгулярна.

Славіваюць дзіця так, каб ручкі заставаліся свабоднымі, не выцягваюць пры гэтым ногам. Такое славіванне не замінае развіццю рухаў.

Калі настане час кармлення, маці павінна памыць руکі з мылом, абмыць грудзі гатаванай вадой.

Некалькі кропель малака трэба сцадзіць і выліць, каб ачысціць знадворныя аддзелы вывадных пратокаў малочных залоз. У час кармлення неабходна сачыць, каб грудзі не закрывалі носік дзіцяці і не заміналі дыхаць. Трымаць дзіцяля грудзей больш як 15—20 мінут не раіцца. Карміць трэба абавязково папераменна, то з адной, то з другой палавіні грудзей, даючы ў кожнае кармленне толькі адну палавінку.

Кормяць дзіця 6—7 разоў за суткі (праз кожныя 3—3,5 гадзіны) з абавязковым 6-гадзінным начным перапынкам.

Купаюць — штодзённа. Лепш за ўсё гэта рабіць увечары перад кармленнем. Першы час, пакуль не загаілася пупочная ранка, трэба карыстацца гатованай вадой, падліўшы раствор марганцовакіслага калію (да ружовага колеру). Перад купаннем важна, каб дзіця паляжала 1—2 мінuty голенька — гэта яго паветраная ванна. Два разы на тыдзень яго трэба мыць з мылом, лепш за ўсё мыць марляй, якую лягчэй мыць і кіпяціць.

Калі на галоўцы ёсць белая сухія скрыні, якія нагадваюць перхаць, трэба змазваць іх перад купаннем вазелінавым маслам.

Працягласць купання не павінна перавышаць 5 мінут. Дзіця загортваюць у прасціну і асцярожна выціраюць.

Для нармальнага развіцця дзіцяці неабходны свежае паветра, сяянце і сонца. Гуляйце з ім абавязково кожны дзень ва ўсякую пару года. Дзіця, якое часта бывае на вуліцы, правільна развіваецца, радзей хварэе. Свежае паветра павышае апетыт, спрыяе засваенню ежы, паляпшае кровазварт, а сонечныя промні перашкаджаюць развіццю ракіту. З дзіцем, якое нарадзілася ўлетку, трэба пачынаць гуляць з першых дзён пасля выпіскі з радзільнага аддзялення. Улетку будзе добра, калі яно ўвесі дзень заходзіцца на свежым паветры (апрача самых гарачых гадзін). Але ні ў якім разе нельга дапускаць ўздзеяння прамых сонечных промняў, хутаць, пераграваць малога. Калі

яно нарадзілася ўзімку, то пра-гулкі пажаданы з двух або трохтыднёвага ўзросту пры тэмпературе на вуліцы не нижэй 10 градусаў марозу. Толькі паступова можна прывучаць нованараджанага да больш нізкай тэмпературы. Звычайна працягласць першай пра-гулкі — 15 мінут, а затым паступова павялічваюць гэты час да 4—5 гадзін за трэй прыёмы.

Для пра-гулкі і сну на свежым паветры малое апранаюць так, каб яно не замерзла, але і не спацела, і каб рухі яго не былі сціснуты адзеннем.

З трохтыднёвага ўзросту дзіця вучачаць сканцэнтраўваць по-зірк. Для гэтага вешаюць над ложкам, прыблізна на ўзроўні грудзей, невялікую, але яркую цацку.

Звычайна, калі гутарка ідзе пра дагляд нованараджанага дзіцяці, усе парады адрасуюцца маці. Але і бацька не павінен стаяць убаку. Мужчыну неабходна ўзяць на сябе значна больш клопатаў, чым у яго было раней. Трэба, каб бацька вызвалі маці ад клопатаў пра старэйших дзяцей, больш дапамагаў у хатнай гаспадарцы. А саме галоўнае — ён павінен забяспечыць начны сон маці. Таму ўначы да дзіцяці павінен уставаць бацька. Гэта дапаможа захаваць дастатковую колькасць груднога малака ў маці і выгадаваць здаровае дзіця.

**В. БЯЛЕЦКАЯ,**  
Навукова-даследчы  
інстытут аховы  
мацярынства і дзяцінства

Дзяўчынкай яна любіла спяваць. Выйдзе на досьвітку прагнаць нарову ў статан, ды так і астанецца за вёснай, зачараваная навакольным харастром. Туман ціха ўздрыгвае ад ранняня ветрыку, і промні сонца ласкава кранаюцца ціхай зеленаватай-ансамітнай Арэсы. Аддаючыся захапленню, Iра спяала.

Пасля зананчэння школы Ірина Шыкунова год займаецца ў падрыхтоўчым класе пры Беларускай кансерваторыі, затым у оперным класе У. Б. Масленікавай. Голос, выпеставаны роднай зямллёй, захаваў саме важнае — нацыянальны каларыт, своеасаблівасць тэмбральных фарбаў. У 1964 годзе Ірина Шыкунова закончыла кансерваторию. Вялікую дапамогу пачынаючай спявачцы аказаў волынныя мастры беларускай оперныі сцэны Тамара Шымко, Зіновій Бабій, Ігар Сарокін, Рытта Младэн, Соф'я Друкер.

Упершыню мы пачуі Шыкунову ў партыі Мікаэлы з оперы



Кадр з кінафільма «Жывая вада».

Двухсерыйная шырокофарматная мастацкая кінастужка «Мора ў агні» прысвечана тым, хто абараняў Севастопаль у 1941—1942 гадах — пехацінкам, маранкам і лётчынам, жыхарам Севастополя, жанчынам і дзецям. Загінувшым і жывым, геюрам праслаўленым і тым, імёны якіх засталіся невядомымі.

Фільм створан рэжысёрам Ляном Саакавым на кінастудыі «Масфільм» па сцэнарыі, напісаным ім у садружнасці з вядомым кінадраматургам Мікалаем Фігуровскім. Аўтары зрабілі спробу ўзнавіць бессмяротны подзвіг абаронцаў Сева-

Біз «Кармэн». Слухачы адчулі своеасаблівасць мякнага лірычнага сапрана, голас паланіў напеўным раздумам. Этапамі становлення Ірыны Шыкуновай — спявачкі і артысткі — сталі творчыя пошуки ў рабоце над партыямі Марфачкі і оперы Я. Ціноцкага «Алеся» і Арыны ў першай беларускай тэлевізійнай оперы Г. Вагнера «Раніца». З паяўленнем Марфачкі — І. Шыкуновай лясная паляна ў партызанскім лесе нібы ажывала, наліваючыся жывымі фарбамі веснавога сонца. Высока ацаніла музычнае крытыка работу І. Шыкуновай над партыяй Арыны. Ей, дачэ першага камунара, апетага Янкам Купалам у пазме «Над ракой Арсай», была блізкая і зразумелая драма жанчыны, што смела парвала з мінульым, у якім былі нялюбы муж, прыніжэнні і пакуты.

Лёс падараўваў Ірыне Шыкуновай цудоўны голас. Але ці магла яна думаць, што шляхі мастацтва прывядуць яе ў «менкуну» вакальнага майстэрства — міланскі тэатр «La Scala»? Славуты педагог-вакаліст Артура Мерліні, праслушаўшы беларускую спявачку, развёў рукамі і сказаў: «У вас, дарагая, ёсьць усё, што трэба спеваку. Вы цалкам складзеная спявачка».

Вечарамі збираліся ў тэатральным кафэ. Размовы, спрэчкі аб шляхах сучаснага вакальнага выканання — ім, здаецца, не будзе канца. Але вось затуманіліся сінія очы літоўскай спявачкі Гедрэ Каунайтэ — успомніла блакітную Нерыс і шэпт мора ля лятарнага ўзбряжэнжа. І прыгадваўца тады венесуэльцу Веласка далёкія трапічныя лясы, кіргізу Булату Мінжылкіеву — сівагаловы Цянь-Шань, а ёй, Ірыне, — родны тэатр, які горда ўзняўся над Мінскам.

Новая работа Ірыны Шыкуновай, прадстаўленая на суд грамадскасці сталіцы, — а ёю бы-

ла партыя Мімі ў оперы Пучыні «Багема», — сведчыць аб росце вакальна-сцэнічнага майстэрства спявачкі. Партыя падрыхтавана пад кіраўніцтвам музыканта найвышэйшай культуры Т. М. Каламійцевай. Ад спявачкі патрабуеца ўмелае спалучэнне свабоды кантыленнага спявання з разняволенасцю сцэнічных паводзін. І калі слухаеш бясконцыя хвалі гукаў голасу, што разліваюцца з выключнай непасрэднасцю па рэгістрах, здзіўляешся інструментальнай дакладнасці гучання кожнай ноты. Кволая, сатканая са святла і ценою арыя Мімі з першага акта «Завуц мяне Мімі...» падкупляе шчырасцю чалавечых пачуццяў.

Пад заслону мінулага сезона Ірына выканала партыю Дэздэмона ў оперы Вердзі «Атэла». Дэздэмона Шыкуновай — образ пісіхагічнай складаны. Трапяткія змены пачуцця перадаюцца адхойленым спяваннем: радасць змяненца горам, гора адступае перад ажыўленым парывам насустрак надзеі, безвыходны смутак змяненца глубокай верай у часе.

Ірына Шыкунова з поўнай аддачай спявае партыі Віялеты ў «Травіаце», рыхтуе партыю Маргарыты ў «Фаусце». Наперадзе сустэрчы з работамі беларускіх кампазітараў. Пры бліскучай музычнасці яна старанна апрацувае кожную дэталь, надае вялікае значэнне ўменню сцэнічнага пераўасаблення.

У час гастролей Дзяржаўнага беларускага тэатра оперы і балета ў Москве ў ліпені 1971 года масквічы высока ацанілі вакальны талент Ірыны Шыкуновай. Спявачка знаходзіцца на правильным шляху. Кожная новая сустэрча з таленавітай беларускай выкананіцай — радаснае свята.

Ул. ЯФРЭМАУ

стопаля, паказаць масавы гераізм бяспрыкладнай абароны, якая працягвалася дзвесце пяцьдзесят дзён, мужнасць і патрыятызм савецкіх людзей, якіх упэўненасць у перамозе.

\*\*\*

Чым больш часу мінае з дня заканчэння Вялікай Айчыннай вайны, тым даражэйшыя робяцца для нас імёны славутых сіноў і дачок нашай Радзімы, якія самааддана змагаліся з ворагам і аддалі жыццё ў барацьбе за свабоду і незалежнасць Айчыны.

«Дзяўчыне-грузінцы Зоі Рухадзе, якія загінулы смерцю храбрых, і яе баявым сябрам прысвячаецца». Гэта эпіграф да новай грузінскай мастацкай кінакарціны «Дзяўчына з камеры № 25», створанай рэжысёрам Давідам Рандэлі па сцэнары Георгія Северскага і Рэзэ Эбраілдзе. Дзея адбываецца ў акупіраваным гітлерайцамі Сімферопалі. Кожны камень дыхае пякучай няяніцю да захопнікі. На дрэвах, на сценах даюць то тут, то там з'яўляюцца лістоўкі за подпісам: СПА — Сімферопальская падпольная арганізацыя. Вобраз актыўнай

удзельніцы гэтай арганізацыі Зоі Рухадзе, якой пасміротна было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза, стварыла ў фільме маладая артыстка Манана Мдзівані. Пляшочная, кволая дзяўчына, учарашияя школьніца, улюблёная ў пушкінскія вершы, — такая паўстает перад намі. Зоя ў пачатку карціны. Але неўзабаве мы бачым яе і іншай — смелай, рашучай, засяроджанай. Нездарма таварышы па падполі давяраюць ёй выкананне самых складаных і адказных заданняў.

\*\*\*

Да падзеі Вялікай Айчыннай вайны вяртаюць гледачоў таксама новая мастацкая кінастужка «Падпялоўнік Шыманска» (Адэская кінастудыя) і «Аперацыя «З Новым годам» (кінастудыя «Ленфільм»).

\*\*\*

З цікавасцю глядзіцца і новая мастацкая кінекарціна «Паўтарэнне пройдзенага», створаная рэжысёрам Мікалаем Губенкам на кінастудыі «Масфільм» па сцэнары Васілія Шуншына. Гэта драматычнае апавяданне пра апошнія месяцы вайны, пра самыя цяжкія, пачатковы перыяд аднаўлення. У цэнтры апавядання — лёс пажылога, цяжкага па раненага салдата Івана Сцяпанавіча. Галоўныя ролі выконаныя папулярнымі кінаакцёрамі Мікалаем Губенкам, Ірына Мірашнічэнка, Міхаіл Глускі.

Выпускаецца на экраны рэспублікі і новая каліровая эстонская мастацкая кінастужка «Украйі старога Тоомаса». Сцэнары Эры Класа, Грыгорыя Скульскага і Сямёна Школьнікава (пры ўдзеле Эна Ветэмаа і Сулема Ныміке), рэжысёр-пастаноўшчык Сямён Школьнікав. Самі аўтары называюць свою новую работу фільмам-мюзікам, бо ў ёй шмат песень, танцаў.

\*\*\*

Грузінскія кінематографісты перадаюць на суд гледачоў новую каліровую мастацкую кінастужку «Пірасмані». Аўтары сцэнарыя Эрлом Ахведыяni і Георгіем Шэнгелая, рэжысёр-пастаноўшчык Георгій Шэнгелая. Яна прысвечана мастаку-самавучку Ніко Пірасманішвілю. Кадр за кадрам раскрывае перад вачымі гледача старонікі сумнага жыцця мастака, у якім ён рабіў цудоўныя адкрыцці у ролі Пірасмані здымаліся мастакі Аўтандзіл Варазішвілю.

\*\*\*

Будуць дэманстравацца таксама новая мастацкая кінастужка «Жывая вада» вытворчыцца Кіеўскай кінастудыі імя А. П. Даўжэнкі, туркменская кінаапесцыя «За ракой-граніцай» (пра савецкіх пагранічнікаў), кіргізскі фільм «Пунсовыя макі Ісык-Куля» (пра барабацьбу з кантрабандыстамі опіума).

Р. КРОПЛЯ



Кадр з кінафільма «Мора ў агні».

# КУДІНАРЫЯ

## КАЧКА ПА-АЛМА-АЦІНСКУ



Тушку качі сякуць на кавалкі, пасыпають соллю, перцам, залівають півам і тримають на холадзе 8—12 гадзін. Затым прыпускають у гэтым жа марынадзе 25—30 мін. Абсмажвають з абодвух бакоў на таплёному масле.

Падають з печанымі яблыкамі. Прыпадачы палівають сокам, у якім прыпушцілі качку.

На 600 г качкі — 100 г таплёнага масла, шклянку жыгульёўскага піва, 600 г яблыкаў, спецыі.

## МЯСА ПА-ВЯСКОВАМУ

Мяса (тоўсты край) наразають парцыённымі кавалкамі, адбівають, панірують у муцэ і абсмажвають да палавіны гатоўнасці. Дадають пасераваную цыбулю, нашатканую моркву, булён, тамат-пасту, спецыі, смятану і тушаць да гатоўнасці мяса.

Гарнір крупяны або бульба смажаная.

На 800 г мяса — 300 г морквы, трох цыбулін, 20—30 г тамату-пасты, 30 г пшанічнай муки, 50 г тлушчу, спецыі, 50 г смятаны.

## КАЛІ ПРЫМАЦЬ ВІТАМІНЫ?

Многія купляюць у аптэках вітамінныя прэпараты і прымають іх часта і бязладна. Між тым, як паказалі назіранні, некаторыя вітаміны, напрыклад, нікацінавая і фоліевая кіслоты, рыбафлавін і іншыя, часам раздражняюць слізістую абалонку стрававальнага тракту. Каб аслабіць іх раздражняючее дзеянне, вітаміны рэкамендуецца прымаць у час яды або адразу пасля яе. Змешаються з ежай, яны ўжо не акказають неспрэяльнаю ўплыву на слізістую абалонку.

Вядома, што так званыя тлушча-растваральныя вітаміны, напрыклад, А і Д, засвойваюцца ў шмат разоў лепш з тлушчам ежы, у якім яны раствараюцца. Такія вітаміны лепш прымаць у час яды. Карысна, на нашу думку, прымаць і іншыя вітамінныя прэпараты ў час яды.

У аптэках вітаміны прадаюцца без рэцэптаў. Але прымаць іх трэба памяройт, бо перавышэнне дозы можа паշкодзіць здароўю. Напамінаем усім чытачам: першым купляць і прымаць вітаміны, абавязкова парайцеся з урачом. Ён скажа, якія вітаміны вам трэба прымаць і ў якой дозе. Яны могуць прынесці вам карысць.

А. ПАКРОУСКІ,  
акадэмік АМН СССР

## КАЛІ ЎРАЧ НАЗНАЧЫЎ ГАРЧЫЧНЫ КАМПРЭС

Дзве сталовыя лыжні сухой гарчыцы растворяюць у літры чёплай вады і старавана размешваюць. Сумесь працэджають праз марлю, складзеную ў трох столкі. Змачыўшы ў працэджаным растворы кавалак марлі, бінта або любой чыстай тканины і злёгну выцісніўшы яго, прыкладають да хворага месца. Зверху кладуць цырату, цэлафан або вашчоную паперу, затым ручнік і накрывають хворага коўдрай. Трымаюць танкі кампрэс да паяўлення пачуцця пнякоты, але не больш чым 10—12 мінут.

Зняўшы гарчычны кампрэс, не забудзьце працерці пачырванелы ўчастак скury. чёплай вадой, змазаць любым пажыўным кремам і цёпла накрыць хворага.

Л. МЯСІШЧАВА,  
урач

## АЛАДКІ З ПЕЧАНІ

Апрацаваную печань прыпускають не сколько разоў праз мясарубку. Дадають пасераваную цыбулю, манную кашу, яйка, соль, перац, пакрышаны часнок. Усё добра вымешвають. Масу бяруць лыжкай, кладуць у разагрэты тлушч і смажаць з абодвух бакоў да гатоўнасці.

На 800 г печані — трох цыбулін, 60 г алею, 100 г манных круп, 1 яйка, соус цыбульны.



## КАТЛЕТЫ РЫБНЫЯ

Філе судака або траскі (без скуры і касцей) і замочаны ў малаці белы хлеб прыпускають праз мясарубку. Масу пасыпають соллю, перцам і ящэ раз прыпускають праз мясарубку. Робяць катлеты, на сярэдзіну кожнай кладуць па кавалачку халоднага сметанковага масла і заціскаюць краі. Катлеты змочвають збітым яйкам, абсыпають мукой (пайтараючы гэтыя аперациі два разы) і смажаць у фрыцыоры; у духоўцы даводзяць да гатоўнасці.

Падають з гарнірам — смажанай бульбай, злётым гарошкам, марынаванымі агуркамі.



На 800 г судака — адно яйка, палавіна шклянкі малака, 150 г пшанічнага хлеба, 100 сметанковага масла, 20 г пшанічнай муки, 60 г таплёнага масла,

## РВАНЦЫ З МЯСАМ

З пшанічнай муки, вады і солі замешвають крутое прэснае цеста, як на лапшу. Трымають яго 2—3 гадзіны, а затым раскачвають доўгімі жгутамі. Адрывають тонкія кавалачкі, кладуць іх у пасуду з кіпячай падсоленай вадой і адварають да гатоўнасці.

Мяса наразають дробнымі кавалачкамі і абсмажвають разам з нашатканай цыбуляй. Дэдають нарэзаную саломкай рэдзьку, абліту варам, тамат-пурэ, часнок, воцат, перац, лаўровы ліст. Залівають булёнам і даводзяць да гатоўнасці.

Гэтым мясным соусам і залівають рванцы і пасыпають зяленівам.

На 500 г пшанічнай муки — 20 г солі, 800 г ялавічыны або бараніны, 75 г таплёнага масла, трох цыбулін, 75 г тамату-пурэ, 75 г 3-працэнтнага воцату, рэдзьку, часнок, 500 г касцей, зяленіва.

## ЯБЛЫКІ Ў „ХУСТАЧЦЫ“



Яблыкі памійце, выньце сарцевіну і здымніте скурку.

Муку насыпце на стол узгорачкам, зрабіце ў ім паглыбленне, у якое пакладзіце нарэзаное невялікімі кавалачкамі сметанковое масла. Дадайце смятанку, цукровую пудру, яечныя жаўткі (можна ўліць 1 чайнную лыжку рому або каньяку). Усё гэта хутка змяшайце і паставіце на холад, каб цеста добра астыла. Затым раскачайце цеста ў пласт таўшчынёй 3—5 мм і нарэжце на квадрацікі такой велічыні, каб у кожны можна было загарнуць яблыка.

На квадрацікі цеста пакладзіце яблыкі, адтуліны якіх напоўніце густым варэннем або ягадамі, перасыпаўшы іх цукровым пяском. Яблыкі загарніце ў цеста і зацісніце краі (над яблыкам). Змажце яблыкам і пачыце 25—30 мінут у добра нагрэтай духоўцы.

Готовыя яблыкі здымніце лапатачкай, пакладзіце на талерку і пасыпце цукровым пяском.

На 1 шклянку пшанічнай муки (напоўненую) — 1—2 сталовыя лыжкі сметанковага масла, 1—2 сталовыя лыжкі цукровай пудры, 1 сталовую лыжку смятанкі, 5—6 яблыкаў (невялікіх), 2—3 сталовыя лыжкі варэння, 1 яйка, 1 яечны жаўток.

## АД ГРЫПУ МОЖНА ЗАСЦЕРАГЧЫСЯ

Апошнім часам у некаторых замежных краінах рэзка павышаеца колькасць хворых на грып. Ёсьць меркаванні, што ён будзе занесены і ў нашу краіну. Выклікаеца хвароба вірусам, размеры якога выключна малыя. Назіраць узбуджальніка можна толькі пры дапамозе электроннага мікраскопа, які дае павелічэнне ў дзесяткі і сотні тысяч разоў.

Крыніцай грыпознай інфекцыі з'яўляеца хворы чалавек. У яго арганізме вірусы-узбуджальнікі размнажаюцца ў велізарнай колькасці, галоўным чынам у органах дыхання: насаглотцы, трахеі, бронхах, лёгкіх. Органы і тканкі чалавека, у якіх паразітуе вірус, запалаюцца і ацякаюць, іх паверхневыя сліі робяцца нястойкімі. Пры кашлі, чханні, размове вірус выдзяляеца ў паветра і заражае здаровых людзей.

Вельмі небяспечны грып для дзяцей, бо іх слабы арганізм яшчэ не можа як след супраціўляцца інфекцыі. У цяжарных жанчын, асабліва ў пачатковых стадыях цяжарнасці, грып можа выклікаць ранні выкідыш або ўроджаныя дэфекты дзіцяці.

Дзяякоўцы кваліфікаванай і своечасовай медыцынскай дапамозе ў Савецкім Саюзе самая ніzkая смяротнасць ад грыпу ў параўнанні з замежнымі краінамі. Аднак яна існуе. У значнай колькасці хворых бываюць цяжкія ўскладненні.

Органы аховы здароўя аддаюць вялікую ўвагу прафілактыцы грыпу. Медыцынская служба мае магутныя сродкі прадухілення гэтай хваробы — вакцыны і сывараткі. Праводзіца імунізацыя рабочых, служачых, вучняў, дзяцей — усіх, хто можа сустрэцца з грыпознай інфекцыяй. Але каб не дапусціць распаўсюджання грыпу, патрэбны намаганні не толькі медыцынскіх работнікаў, а і ўсіх працоўных. Прафілактыка грыпу — справа кожнага грамадзяніна.

Грып перадаеца праз забруджанае, запылене і загазаванае паветра: у ім вірус захоўваеца даўжэй, як дзе. Забруджанае паветра раздражняе верхнія дыхальныя шляхі і аслабляе іх. У перыяд уздыму эпідэміялагічнай хвалі грыпу трэба пільна сачыць за вентыляцыяй, штодзённа прыбіраць пакоі вільготным спосабам, з дэзінфікуючымі рэчывамі — хларамінам, хлорнай вапнай. У памяшканнях павінна быць раўнамерная тэмпература. Нельга дапускаць скразнякоў, бо яны аслабляюць арганізм чалавека. Асабліва пільна трэба захоўваць гігіенічныя правілы ў дзіцячых садах і яслях, у школах.

Вялікае значэнне ў прафілактыцы мае паўнацэннае харчаванне і загартаванасць арганізма. Людзі, якія займаюцца спортом, шмат бываюць на свежым паветры, рэгулярна абліваюцца, а таксама купаюцца ў чыстай вадзе, радзей робяцца ахвярамі інфекцыйных хвароб.

Калі вы ўсё ж захварэлі на грып, то не стараіцеся пераносіць захворванне «на нагах». Кладзіцесь ў пасцель і выклікайце ўрача. Памятайце, што ізаляцыя хворых — магутны сродак прафілактыкі грыпу. Адзін хворы чалавек нават за вельмі кароткі час можа заразіць дзесяткі і сотні людзей.

Пажадана, каб хворы знаходзіўся ў асобным пакоі. Калі такой магчымасці няма, то яго ложак аддзяляюць ад астатніх памяшкання просцінай, змочанай дэзінфікуючымі рэчывамі. Хворы, а таксама тыя, хто яго даглядае, памінны закрываюць рот і нос маскам з чатырох слёў марлі, паміж якіх пракладваеца слой ваты. Такая маска ў значнай ступені засцерагае ад віруса грыпу.

Памятайце, што прафілактыка грыпу залежыць ад намаганняў кожнага з нас.


В. ТКАЧЭНКА,  
кандыдат медыцынскіх навук

### ДРОБАЧКА СОЛІ

- засцерагае малако ад скісання,
- паскарае збіванне бялкоў у пену,
- надае прыемны смак чаю і каве,
- узмацняе смак шакаладу і крэму для тартоў.

На першай старонцы вокладкі: мастачка Таццяна Галембіеўская.

Фота С. Белазёрава.



### ЧАЙНКРАСВОРД „МАЯ РАДЗІМА“

У гэтым чайнкросвордзе ўсе слова з'яўляюцца геаграфічныя назвы Савецкага Саюза і запісваюцца па ходу стрэлкі гарадзінніка. У кожны кружочак малюнка ўпісваеца толькі адна літара.

Калі слова чайнкросворда будуць разгаданы правільна, то з літар, якія знаходзяцца ў выдзеленых кружочках у цэнтры малюнка, можна будзе сіласці назну горада-героя.

1. Саюзная рэспубліка. 2. Курорт на Чорным моры. 3. Рака ў Забайкаллі. 4. Возера ў БССР. 5. Прыток Падкаменай Тунгускі. 6. Рака, якая ўпадае ў мора Лапцевых. 7. Горад-герой. 8. Горад у Магаданскай вобласці. 9. Горад у Гомельскай вобласці. 10. Рака ў Якуціі. 11. Горад у Краснадарскім краі на ўзбэрэжжы Чорнага мора. 12. Горад у Разанская вобласці. 13. Горад-порт у Карэліі. 14. Мыс у Крыму. 15. Прыток Енісея. 16. Заліў ля берага Сахаліна. 17. Прыток Алдана. 18. Горад-порт, абласны цэнтр РСФСР. 19. Прыток ракі Чулым. 20. Горад-здраўніца. 21. Рака, якая ўпадае ў возера Балхаш. 22. Сталіца аўтаномнай рэспублікі. 23. Возера ў Казахстане. 24. Прыток Дона.

Складлі Тамара і Рыгор ЯКУШЫ

### АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, змешчаны ў 12 нумары

Па гарызанталі: 1. Тона. 3. Шуман. 6. Ялта. 8. «Камунка». 9. «Янка». 11. Шаша. 13. Такса. 15. Карабы. 17. Намган. 20. Аул. 21. «Русалка». 22. Нос. 23. Саната. 25. Калина. 26. Рапла. 27. Ірак. 29. «Наля». 31. «Невядомая». 33. «Маяк». 34. Ярхун. 35. Анал.

Па вертыкалі: 1. Тоня. 2. Арна. 3. «Шэмэты». 4. Ман. 5. Нарзан. 6. Яраш. 7. «Аіда». 10. Карапенка. 12. Аргенціна. 14. Канатоп. 15. Крапс. 16. Чарот. 18. Асама. 19. Наста. 24. Аравія. 25. «Кармэн». 27. Ізюм. 28. «Кнак». 29. Нява. 30. Ямал. 32. Даҳ.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:  
М. М. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.  
Тэлефонны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара, аддзела прамысловасці — 32-38-14, аддзелаў сельскай гаспадаркі і культуры — 32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. Ул. Пучынскага.  
Тэхнічны рэдактар І. Цылаў. Карэнтар І. Л. Паўлава.

Журнал «Работница и крестьянка»  
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 19106. Задзена ў набор 1/XII-1971 г. Падпісана да друку 24/XII-71 г. Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90%. Дадатак — выкрайка. Тыраж 351 853 экз. Зак. 613. Цана 15 кап.

Ордена Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі. Мінск.



Модас

Цена 15 кап.

74995